

УМОВЫ ПАПДПІСКІ:
 На 1 год—80 р.; на 3 м-цы—2 р. 60 п.;
 на 6 м-ца—5 р.; на 1 год—9 р. 75 п.
 Заміна адрасу—шэсцьдзесят—10 п., інша-
 гародніна—20 кап.
 Падпіска і абвесткі прымаюцца: У Гал. Каштары газ. „Звязда“—г. Менск, Саюзная, 63,
 (трэці паверх) ад 9 гадз. раніцы да 3-го гадз. дня. У агульных гарадах—у адд.
 Бел. Дзярж. Выдавецтва і на ўсіх пашт.-тэл. канторах.
РЭДАКЦЫЯ—Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 63.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральнага Камітэту камуністычнае партыі (большавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. кантор
 1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дня: тэлефон № 10-74. 2) Сякратар рэдакцыі—ад 12 да 2-го гадзіны дня, тэлеф. № 6-19. 3) Начні рэдактар (друкарня) ад 6 гадз. веч. тэл. № 6-42.
 Гіраўн. Г. Канторан
 Кантора абвестак падпіскі тэл. № 781.
АУТОРАК, 20 ЛІСТАПАДА 1928 г.
 № 266 (3073)
 Кошт кожнага нумару ўсёю 5 кап.
Год выданьня дванаццаты.

Справа ня толькі ў азьвярзлых хуліганах

Жахлівае зьдэканьне трох азьвярзлых хуліганаў над забітай юрэйскай работніцай гуты «Кастрычнік» узварышыла ўсю рабочую грамадзкасць Савецкай Беларусі. Услед за марспандэнцыяй аб гэтым абурочым і ганебным выпадку, зьмешчанай у Менскім «Рабочем», у рэдакцыі газэт пасыпаліся гнеўныя лісты пратэсты як ад пасобных рабочых, так і ад цэлых фабрычна-заводзкіх калектываў. Усе гэтыя пратэсты ганьбляць антычалавечы ўчынак антысэмітаў з «Чырвонага Кастрычніка», патрабуюць бязлітаснага пакараньня для іх, каб такім чынам выраваць з каранем з рабочага асяродзішча атручваючыя парасткі, якія адбіваюць уплыў варожых нам клясаў.

Савецкая грамадзкасць адразу-ж правільна вызначыла ілюсую падаплекі і палітычную значнасьць учынкаў трох хуліганаў, што рабіліся на вачох рабочай масы «Чырвонага Кастрычніка», партыйнага і камсамольскага клетываў, прафэсійных органаў і кіраўнікоў заводу. У «Рабочем» адначасова з марспандэнцыяй, якая апісвае жахлівыя зьдэкі з работніцы Баршай, зьявілася кароткая заметка ад рэдакцыі, у якой учынак хуліганаў вызначоўся, як выкананьне справы варожай нам клясы.

Звязда забіла ў набат, прысьвяціўшы злачынству на «Чырвоным Кастрычніку» перадавіцу і значаючы, што антысэміцкая выхадка ня можа быць адлучана ад узрастаючай актыўнасьці кулацтва і значаючы, што справа трох хуліганаў па сваёй грамадзкай значнасьці зьяўляецца ня мей важнай, чым Лударвэйская справа аб адлупцаваньні кулакамі вясновай беднаты і сярэднякоў.

Цэнтральны камітэт партыі, надаючы вялічэзнае значэньне гэтай справе, назначыў асобную камісію, якая неадкладна-ж выехала абследаць становішча справы на месцы. Савецкія органы з сваёй боку, у асобе Наркамюсту, распарадзіліся зрабіць расьсьледаваньне справы аб гэтым агідным злачынстве ў працягу 10-ці дзён, каб зараз-жа ў судовым парадку даць адпор спробам варожых савецкаму будаўніцтву элемэнтам.

ЦСПСБ ужо самым катэгарычным чынам асудзіў злачынства, зробленае на «Чырвоным Кастрычніку», прычым зусім правільна адказнымі за злачынства лічыў ня толькі трох хуліганаў, але і нязьва прафарганізаванай, якая сваімі абыхласнымі, найтральнымі адносінамі да пазей на заводзе, дапамагалі злачынству. ЦСПСБ не абмежаваўся стрэлачнікам. Ён патрабаваў дакладу акруговых прафэсійных органаў, каб правярыць іх работу, вылічыць іх адназначнасьць у данай справе і прыняць адпаведныя меры. Справа-ж ня столькі і ня толькі ў фізычных віноўніках таго, што здарылася. Зраўнела, яны павінны быць і будучыя пакараны з усёй строгасьцю савецкіх законаў. Але-ж пытаньне ў тым, як магло здарыцца, што на заводзе, на якім з вялікім посьпехам праводзіліся палітычныя кампаніі, срод рабочых пасядаўцаў праводзіцца кампа-

Польскія зубатавы перайшлі ў наступленьне

Явароўскі імкнецца раскалоць усе прафсаюзы

Паліцыя адкрыта падтрымлівае явароўшчыну

ВАРШАВА, 17. За апошні час барацьба паміж старой ППС і групай Явароўскага значна абвастрылася. Старая ППС імкнецца аднавіць свае палітычныя і прафсаюзныя арганізацыі ў Варшаве, якія ў значнай частцы перайшлі на бок Явароўскага. Орган ППС «Роботнік» скардзіцца, што гэтак пераходзяць паліцыя, якая аказвае адкрытае падтрыманьне Явароўскаму. Былі выпадкі, калі паліцыя абкружала фабрыкі, дзе адбываліся мітынгі прыхільнікаў Явароўскага і не прапускала туды прадстаўнікоў старой ППС. Прыхільнікі Явароўскага не задаволіліся расколам, які быў зроблен імі ў варшаўскіх аддзелах клясавых прафсаюзаў і імкнуцца распаўсюдзіць сваю дзейнасьць на ўсю краіну. Яны арганізавалі цэн-

тральны камітэт прафсаюзаў у процівагу цэнтральнай камісіі прафсаюзаў, што знаходзіцца ў руках старой ППС. Сутычкі паміж прадстаўнікамі старой ППС і прыхільнікамі Явароўскага на грунце прафсаюзаў робяцца больш частымі.

У гэтай барацьбе група Явароўскага пачала зварацца да дапамогі сваіх дружыньнікаў. На ўчарашні сход трамвайных рабочых, скліканы ППС, зьявіліся дружыньнікі Явароўскага і, пусціўшы ў ход палкі, нажы і кастэты, разганялі сход, зьбіўшы некаторых дзеячоў старой ППС. У колах старой ППС сьцьвярджаюць, што згодна інструкцыі ўраду, прыхільнікі Явароўскага будуць імкнуцца ў першую чаргу разьбіць клясавыя прафсаюзы. (ТАСС).

НАЧНОЕ РАДЫЁ

Грандыёзны мітынг у Бэрліне з прычыны дзесяцігодзьдзя „Ротэ Фанэ“

БЭРЛІН, 19. З прычыны 10-годзьдзя органу нямецкае кампартыі «Ротэ фанэ», учора ў цырку Буша адбыўся грандыёзны мітынг. Жадаючых прыняць удзел у мітынгу было так многа, што ня глядзячы на вялікія памеры цырку, прыйшлося арганізаваць роўналежныя сходы.

Галоўны прамоўца Пік ахарактарызаваў гісторыю «Ротэ Фанэ», як гісторыю рэвалюцыйнага рабочага руху Нямецчыны. Потым з прамовамі выступалі рабкоры, прадстаўнікі нямецкае кампартыі, рэвалюцыйных арганізацый, замежнага друку, у тым ліку прадстаўнікі пралетарскіх пісьменьнікаў УССР, Кітаю, а таксама рабочага друку.

Паліцыя арыштавала прадстаўніка чырвонага саюзу франтавікоў, які ня глядзячы на забарону, праводзіў збор на карысьць лэкаўтаваных мэталістых Руры. Сабраныя сумы канфіскаваны.

10-гадовы юбілей „Ротэ Фанэ“

БЭРЛІН, 17. Учора скончылася 10 год ад дня выхаду першага нумару цэнтральнага органу нямецкай кампартыі «Ротэ Фанэ». Першы нумар газэты быў надрукаваны ў друкарні газэты «Локаль Анцэйгэр», занятай спартакаўцамі. З прычыны дзесяцігодзьдзя кампартыя арганізуе ўрачыстае сьвяткаваньне. (ТАСС).

Сацыял-штрэйкбрэхэры зрываюць гэраічную барацьбу нямецкіх мэталістых

Рэйхстаг адмовіў у дапамозе лэкаўтаваным



Дзеці бастуючых нямецкіх рабочых чкаюць выдачы пайна

БЭРЛІН, 17. Пасрэдняства с.д. урадавага камісара Дюсэльдорфу Бэргмана да гэтае пары ня прыняло ні да якіх вынікаў. Паводле вестак буржуазных газэт, «прыкметна пэўнае наступовае зьбліжэньне» паміж лідэрамі рэфармісцкіх прафсаюзаў і прадрыйемцамі. Учора ў Рэйнгаўэне адбылася напэракор забароне паліцыі, дэманстрацыя рабочых прадрыйемстваў Крупа. У Штэркрадзе адбыўся сход гарнякоў. Пасьля замены рэфармісцкага прэзыдыуму гэтага сходу другім—э членаў рэвалюцыйнай прафсаюзнай меншасьці—гарнякі абралі на гэтым сходзе камітэт па кіраўніцтве барацьбой. (ТАСС).

БЭРЛІН, 18. Учора адбылося аб'яднае пасяджэньне прадстаўнікоў рускіх прадрыйемцаў і лідэраў прафсаюзаў на пытаньні аб канфлікце ў цяжкай прамысловасьці. Па думцы ўсяго буржуазнага і с.д. друку, годна паміж прадрыйемцамі і лідэрамі прафсаюзаў будзе дасягнута ў самы бліжэйшы час. Лідэры прафсаюзаў заявілі аб сваёй гатоўнасьці заклікаць рабочых да аднаўленьня работ на ўмовах, якія існавалі да лэкаўтаў у тым, каб сьпіраць пытаньні былі перадааны на вырашэньне прадоўнага суду. (ТАСС).

БЭРЛІН, 18. На ўчарашнім пасяджэньні рэйхстагу была прынята прапанова, якая прадумеджае аказаньне дапамогі лэкаўтаваным толькі ў парадку выдачы дапамогі па беднасьці праз муніцыпалітэты (г. зн. у парадку апекі над беднымі), прычым наконт гэтага павінна быць сьпірша дасягнута згода паміж агульна-нямецкім і прускім урадамі.

Камуністычная фракцыя рэйхстагу ўнесла ў рэйхстаг прапанову, годна якой штотыднёва дапамога лэкаўтаваным рабочым і служачым павінна склацца 30 марак. Камуністычная фракцыя далей патрабавала каб у выпадку адхіленьня гэтае прапановы лэкаўтаваным была вышпачана дапамога ў разьмеры звычайнае дапамогі для беспрацоўных. Абедзве прапановы камуністычнай фракцыі былі адхілены 329 галасамі супроць 52, інакш кажучы, супроць гэтых прапановаў галасавалі ўсе буржуазныя партыі, уключаючы і с.д. (ТАСС).

БЭРЛІН, 19. За час лэкаўту міжрабюмам выдана 93.500 абедаў лэкаўтаваным Рэйнска-Вестфальскай краіны.

Па Савецкім Саюзе

Грубаве парушэньне партыйнай лініі аб самакрытыцы ў Ташкэнце

ТАШКЭНТ, 18. Выканаўчая камісія сярэдня-азіяцкага бюро ЦК УсеКП(б) ухваліла нядаўна рашэньне, у якім зазначалася на памылкі, дапушчаныя кіраўніцтвам ташкэнцкай партыйнай арганізацыі ў справе разгортваньня барацьбы в правым ухілам і прымірэнцтвам. Скліканы ў сувязі з гэтым аб'яднаны пленум Ташкэнцкага акругома кантрольнай камісіі далучыўся да рашэньня выканаўчае камісіі. Аднак, скліканы на другі дзень пасля гэтага пленуму гарадзкіх райкомаў апоў не заастрымлі ўвагу арганізацыі на барацьбе в правай неабяспэкай і прымірэнцтвам. На пленуме цэнтральнага райкому, акрамя таго, былі дапушчаны грубейшыя памылкі: прамоўцаў, якія крытыкавалі кіраўніцтва

Эканамічныя перагаворы паміж СССР і Нямецчынай склад савецкай дэлегацыі



Трактарныя калёны на Украіне

ХАРКАЎ, 15. Калегія НКЗ заслухала даклад аб выніках работы трактарных калён Украінскага савецкага гаспадарчага аб'ядннннн. Трактарная станцыя саўтасу імя Шэўчэнка, Адэскае акругі, абслугоўвае вараз 26 саўтасаў агульнай плошчай у 24.000 гектараў ворнае зямлі. У бягучым годзе пры агульным неадордзе ў акрузе ўраджаі на землях апрацаваных станцыяй, аказаўся ў тры разы вышэйшым, чым сярэдні ўраджаі на ўсім раёне. Воныт работы трактарных калён на правым узьбярэжжы быў упарышчэн прароблен у Бэрдэчэўскай акрузе. Саўтас Тытусоўка арганізаваў трактарную калёну і апрацаваў землі 350 сялянскіх двараў. Пасевы на гэтых землях аказаліся лепшымі ў акрузе. У Адэскай акрузе, трактарная станцыя, якая мае ў сваім распарадзжэньні каля 70 трактараў, заклічыла дагавары в 12 аямельнымі таварыст-

Перамога французскіх докэраў

пашырэння пазыкі «Індустрыялізацыі», шырокі водгук знайшла лодзкая забастоўка, ёсць здаровыя адносіны рабочых да вытворчасці, — што іменна на гэтым заводзе, і а вачох усіх гэтых рабочых, на працягу доўгага часу, з дня на дзень, тры чалавекі—зьяеры цывалі прыніжанаю, няшчаснаю яўрэйскаю дзяўчыну-сірату. Як магло здарыцца, што з дня на дзень гэтыя людзі зьяеры, якія падбухторвалі сваёй беспактанасцю, умацнялі свае мучыцельныя «жарты» да здэкену з чалавека. Дзе-ж былі мясцовыя грамадскія фабрычныя арганізацыі? Што рабіла раённая жанарганізацыя? Чаму ня ўмяшваўся парткалету? Чаму спакойна глядзела камсамольская ячэйка?

Раённы камітэт партыі, таксама як і акруговы камітэт партыі, зусім усведамлялі ўсю труднасць становішча на заводзе. У сваёй рэзалюцыі акругом зазначае, што работа на заводзе пераахаджвалася странактам нацыянальным складам рабочых, цяжкасцю рабочага складу, значнай колькасцю новых пластоў пачобчых, якія прыйшлі галоўным чынам з вёскі і зьяезаны з сельскай гаспадаркай, а таксама з мястэчкан (яўрэйская частка), ня знішчанымі да гэтага часу момантамі нацыянальнай замкнутасці сярод пачобных груп рабочых розных нацыянальнасцяў. Здавалася-б, што пры тых умовах, якія існуюць на заводзе, раённаму партыйнаму камітэту, а таксама і інструктарам акруговага камітэту, трэ-

Справа на «Чырвоным Кастрычніку» павінна зьяернуць увагу ўсіх партыйных і прафсаюзных арганізацый знізу да верху. Усе нашы ячэйкі, райкомы і акругкомы павінны правярыць па сваёй лініі—ці няма ў іх уласных Тачылінных, Гладковых, Груздзёвых, ці няма ў іх такіх-жа няшчасных ахвяр жывотнага антысэмізму, як і няшчасная Баршай. Камсамольская арганізацыя павінна ня толькі правярыць, што робіцца на мясцох, але ўзяць усю камсамольскую раць на барацьбу з самай жудаснай спадчынай нашага мінулага. Прафсаюзныя арганізацыі, а ў першую чаргу прафсаюз хэмікаў павінны дакладна прасачыць, што робіцца ў яго зьвеньнях і як ідзе барацьба за інтэрнацыянальную салідарнасць рабочых мас.

Вылазка нашага класавага ворага будзе адбіта. Атрутныя карані антысэмізму будуць бязьлітасна вырваны і знішчаны. Паўкай гэтума—тая хваля актыўнага абурэння, якая ахапіла рабочыя масы Савецкай Беларусі і ўсяго Саюзу. Аднак, трэба, каб усе памяталі, што перамагчы антысэмізм мы зможам ня толькі бязьлітасна караючы Тачылінных, Гладковых і Груздзёвых, але папершае, абвясціўшы рашучую барацьбу ўсянкаму прымірэнцтву нават да мелкіх антысэміцкіх выхадак, якія зьяўляюцца толькі пачаткам траўлі, і падрудою, перавыхоўваючы адсталыя пласты рабочае клясы, узнікаючы іх культурны ўзровень і пралетарскую сьвяздомасць.

Прывітаньне ЦК УсеКП(б) работніцам, сялянкам і працоўным жанчынам Усходу

МАСКВА, 17. У сувязі з 10 годзьдзем ад дня першага зьезду работніц і сялянак, ЦК УсеКП(б) зьяернуўся да работніц, сялянак і працоўных жанчын Савецкага Усходу з прывітаньнем, у якім, паміж іншым, гаворыцца:

Чым больш шпарка, і ўпэўнена, і пераможна ідзе сацыялістычнае паступленьне, в тым большай мужнасцю супраціўляюцца класавыя ворагі пралетарыяты—нэпман, кулак, сабатажнік і шкюднік. Тым з большай заадыласцю міжнародны капіталізм падрыхтоўвае новыя ўзброеныя выступленьні супроць першай рэспублікі саветаў. На нашым шляху стаяць вялізарныя труднасці росту сацыялістычнага будаўніцтва. Перамагчы іх магчыма толькі пры актыўным удзеле мільянаў і мільянаў рабочых і работніц, сялян і ся-

лянак. Улівайцеся шырокімі масамі ў рады актыўных будаўнікоў сацыялізму, вучыцеся справе кіраваньня, удымайце вытворчасць, узбройвайцеся ведамі і ўмацняйце пралетарскую шільнасць і рэвалюцыйнае пачуцьцё. Заўладайце граматай. Заўладайце культурай. Вядзеце бязьлітасную барацьбу з гіяствам, рэлігійнымі забабонамі, нетаварыскімі адносінамі да жанчын з чадрой, калымам, многажонствам. Згуртоўвайцеся вакол саветаў—органаў пралетарскай дыктатуры, актыўна працуйце ў саветах, высюбайце сваіх кандыдатаў у надхтодзячы пера-выбары, давайце рашучы адпор кулаку, які хоча пралезьці ў саветы умацняйце баявыя рады для адпору новым спробам нападу імперыялістыч.

На шляху эканамічнага зьбліжэньня паміж СССР і Амэрыкай

Учора на сходзе студэнтаў КАНВузу імя Лепіна ў Менску тав. Дуначарскі паміж іншым сказаў:

— Амэрыканскі фінансавы дарадца ў Польшчы пан Дзьюі, які гэтымі днямі прыехаў у Маскву, паведамаў, што ў СССР ў бліжэйшы

час выяжджае амэрыканская камісія з выдатных асоб па чале з сэнатарам Маконі. Камісія зоймецца вивучэньнем шляхоў устанавленьня больш цесных эканамічных і дэла-вых адносін паміж СССР і Амэрыкай.

У суботу, 24 лістапада, а 6 гадз. увеч. у памяшнаньні клубу Н. Маркса адчыняецца КАНФЭРЭНЦЫЯ ўноўарганізаванага ФРУНЗАЎСКАГА РАЁНУ

Моду прадаўніцтва на партыянафэрэнцыю: 1 дэлегат ад 5 сапраўдных членаў партыі з рашаючым голасам і 1 дэлегат ад 15 кандыдатаў партыі з дарадчым голасам.

Выдача мандатаў у памяшканьні, зараз займаемым Гарадзім РІ КП(б)Б (ул. Энгельса, № 23), 21, 22, 23 лістапада, ад 10 да 3 г. дня і ад 6 да 9 гадз. увеч. а ў дзень канфэрэнцыі да 3-гадз. дня.

пастаўлена на неможнае вышчыно. Акрамя таго, былі дапушчаны грубейшыя памылкі: прамоўца, якія крытыкавалі іраўніцтва ташкэнскай арганізацыі, прабавалі прыцягнуць да партыйнай адказнасці, былі таксама нападки на масцовы друк за крытыку дзейнасці райкому. Сходы раду ячэек, якія адбыліся на другі дзень пасля гэтага, асудзілі спробы замазваньня памылак і імкненьне звужэць самакрытыку. Ва ўхваленых рэзалюцыях ячэйкі палкам далучаюцца да пастано-вы выканаўчай камісіі сярэдня-азіяцкага бюро і патрабуюць прыпяваць да партыйнай адказнасці таварышоў, якія груба парушаюць лінію партыі па самакрытыцы.

Пяты тыраж першай пазыкі індустрыялізацыі

АРХАНГЕЛЬСК, 17. 20-га лістапада пачынаецца пяты тыраж першай пазыкі індустрыялізацыі. Заводы і вёскі выдучаюць для ўдзелу ў тыражы дэлегацыі. З Масквы на тыраж прыйшлі прадстаўнікі Наркамфіну. Тыраж будзе адбыцца а 20 па 22 лістапада. Будзе разыграно 23.300 выйгрышаў на тры мільёны рублёў.

Новыя часопісь

МАСКВА, 17. 15-га сьнежня ў Дзяржвыдавстве пачынае выходзіць новая двухтыднёвая часопісь палітыкі, культуры, крытыкі і бібліяграфіі, пад рэдакцыяй т. Кержанца і бліжэйшым удзеле т. т. Квірынга, Крышцака, Круцкай, У. Мілюціна, М. Н. Пакроўскага і Яраслаўскага. Часопісь разьлічана на шырокі актыўны чытачоў. Задачы часопісі—рашучая барацьба з праўдзеньнямі анты-пралетарскіх тэндэнцыяў ў галіне літаратуры, навукі, мастацтва, дапамага чытачу ў выкарыстаньні кнігі часопісі, як зброі сацыялістычнага будаўніцтва.

Латвія абавязана сваёй самастойнасцю чырвонаму расійскаму селяніну і чырвонаму латышскаму стралку

РЫГА, 17. На ўчаршнім пасяджэньні сойму рабоча-сялянская фракцыя ўнесла запытаньне аб алошніх прасьледваньнях левых рабочых. У часе ўчарашніх спрэчак в прычыны перадачы ў камісію праекту амністыі, унесенага рабоча-сялянскай фракцыяй, член фракцыі праф. Валодвіс рэзка крытыкаваў «демакратычныя» урады Латвіі, якія да гэтага часу закахвалі крымінальны кодэкс царскай Расіі.



У аддзеле работніц МК партыі адбылося таварыскае спатканьне і абшчэўпамянамі ўдзельніц 1-га ўсераёйскага зьезду работніц і сялянак. На адшыну: (у першым радзе сьцяць справа налева)—т. Арцюхіна і Мар'я і Ільінішна сярод удзельніц зьезду.



тав. СТАМАНЯКОЎ

МАСКВА, 17. 26-га лістапада ў Маскве адкрываецца савецка-нямецкая канфэрэнцыя для выдзеньня эканамічных перагавораў паміж СССР і Нямеччынай. Нямецкая дэлегацыя прыбывае ў Маскву 24-га лістапада. (ТАСС).

МАСКВА. Саўнарком СССР паставіў вызначыць дэлегацыю СССР для выдзеньня эканамічных перагавораў в Нямеччынай. Старшын дэлегацыі—член калегіі Народнага Камісарыяту Замежных Спраў т. Ст. Станаякоў, члены дэлегацыі—член калегіі Наркамгандлю СССР т. Панкратэў, загадчык аддзела Цэнтральнай Дзурцы НК Замежных спраў т. Штайн, выконваючы абавязкі начальніка замежнага аддзелу ВСНГ СССР тав. Шагхан і член савету гандлёвага прадстаўніцтва ў Нямеччыне тав. Ленгіэль.

Генэральны сакратар дэлегацыі—загадчык аддзела гандлёвай палітыкі эканамічна-прававага аддзелу НК Замежных спраў тав. Розенблэм.

Пабудова і закладка новых лесавозаў

ЛЕНІНГРАД, 14. На балтыцкім судна-будаўнічым заводзе закончана пабудова двух новых марскіх лесавозаў «Сако» і «Ванцэці». Кожны з іх мае грузпадарэмнасць 3½ тысячы тон. Пабудова суднаў каштавала на 15 проц. танней папярэдніх лесавозаў. На заводзе зроблена закладка двух новых лесавозаў: «Молатаў» і «Бухарын».

Адолян акрузе, трактарнай станцыі, якая мае ў сваім параджэньні каля 70 трактараў, заключыла дагавары в 12 вямельным таварыствамі на апрацоўку 13 тысяч гектараў зямлі.

118 прадпрыемстваў--на 7-гадзінны рабочы дзень

МАСКВА, 19. ВСНГ СССР апублікаваў загад аб далейшай падрыхтоўцы прамысловых прадпрыемстваў да пераходу на 7-гадз. рабочы дзень. У заключэньне падаецца сьпіс 118 прадпрыемстваў, якія ўрадавай камісіяй пераводзяцца на 7-гадзінны рабочы дзень на працягу першага кварталу 1928 г.

Новыя месцанароджэньні нафты

ЛЕНІНГРАД, 17. Гэалёгічны камітэт атрымаў паведамленьне, што ў раёне Чыкішлара на адлегласьці аднаго км. ад берагу Каспійскага мора выяўлен выхад у вялікай колькасці газу і нафты.

ЛЕНІНГРАД, 17. Разьведывацельная партыя гэалёгічнага камітэту адкрыла на Фабрыстанскіх пасыбішчах (Узбэкістан) нафтаносныя паскі аначнай таўшчыні. Здабыча нафты в гэтых паскоў ужо пачата.

Узнагарода 19 напалка ордэнам Чырвонага Сьцягу

ЛЕНІНГРАД, 17. Сёньня адбылося вайсковае сьвята ў сувязі з 10-годзьдзем аднаго з найбольш слаўных палкоў Чырвонай арміі 19-га кавалерыйскага Маніцкага палка. Палку ўручаны ордэн Чырвонага сьцягу.

У ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

Уцёк з залі суду

ВІЛЬНЯ, 17. Учора ў віленскім акружным судзе пры вачыненні дзьвярох пачаўся працэс з чалавек па абвінавачваньні ў прыналежнасьці да кампартыі. Двое дастаўлены ў суд з турмы, а в пакінутых да суду на волі зьявілася толькі двое. У часе перарыву адзін в іх уцёк з залі суду і некалькігадзінная пагоня засталася бяз вынікаў. Разглядаецца справа вастаўшыхся трох чалавек.

Канфіскацыі

ВІЛЬНЯ, 17. Канфіскаваны № 5 «За Праду» за 16-ХІ. Прычына канфіскацыі—прыхільнае да ўкраінцаў асьвятленьне львоўскіх выпадкаў. Канфіскаваны № 9 расійскае газэты «Наша Жизнь» за артыкул: «Як адбіралі Мураванскую царкву».

Выбухі гранат

ВІЛЬНЯ, 17. У раёне м. Ігналіна польскія пагранічнікі агубілі гранату. 10-гадовая дзяўчынка м. Рыбук знайшла яе, прынесла да хаты і аддала бацьку. У часе разгляду гранаты адарыўся выбух. Вацька дзяўчынкі сьмяротна паранены.

На польска-літоўскім паграніччы, каля в. Мадаі, пастушок А. Маркух знайшоў у лесе гранату і пачаў яе раскручваць. Наступіў выбух, які разарваў пастушка на кавалкі.

Перамога французскіх докэраў суднаўласьнікі пайшлі на ўступкі

40 забастовак за настрычкі

ПАРЫЖ, 17. Учора пры ўдзеле Пуанкаре, Лужэра (міністра грамадскіх работ), Маркэ (жэр г. Бардо, сацыялістычны дэпутат) адбыліся перагаворы прадстаўнікоў докэраў і фэдэральні суднаўласьнікаў. Замест 36 франкаў у дзень якіх патрабуюць докэры, Лужэр прапанаваў 33 в паловак, а Пуанкаре, пад канец, 35 франкаў. Паводле вестак газэт, абодва бакі вгадзіліся на гэтыя ўмовы. (ТАСС).

ПАРЫЖ, 17. Паводле вестак агенц-

тва Гавас, забастоўка докэраў у Бардо скончылася. Докэры аднавілі работу. ПАРЫЖ, 14. Па даных «Юманітэ», за настрычкі у Францыі было 140 забастовак, у якіх удзельнічала звыш 110.000 рабочых (у верасні было 116 забастовак з 62.000 удзельнікамі). На працягу кастрычніка 26 забастовак скончыліся перамогай рабочых. Найбольшы тэк бастуцкіх прыпадае на тэкстыльшчыкаў потым ідуць партовыя рабочыя і докэры, будаўнічыя рабочыя, металісты і г. д. (ТАСС).

Радыкалы і сацыялісты падрыхтоўваюць новы ўрадавы крызіс

ПАРЫЖ, 17. Агенцтва Гавас паведамляе, што Жуо вняў в сабе паўнамоцніцтвам эксэрта французскай дэлегацыі ў падрыхтоўчай камісіі да канфэрэнцыі па разброеньні.

ПАРЫЖ, 17. Выхад Банкура і Жуо в складу французскай дэлегацыі ў Лізе Нацыі расцьняваецца ў парламанцкіх колах, як адзнака намеру сацыялістычых пачаць у саюзе з радыкаламі энэргічную падрыхтоўку новага ўрадавага крызісу, шляхам процістаўленьня замежнай палітыкі Брыяна палітыцы Пуанкаре і в мэтай стварэньня левага кабінэту в удзелем сацыялістыч. (ТАСС).

Францускі фашызм вступіла ПАРЫЖ, 17. Камуністычны дэпутат Карнаван прыгаворан да 7 месяцаў турмы і штрафу ў 300 франкаў за артыкул, апублікаваны ім у газэце «Эмайспатэр». (ТАСС).

ПАРЫЖ, 17. Учора ў палаце пры абсэрваньні бюджэту турэмнага ведаіства, камуністы Бэртон запытаў міністра юстыцыі, на якой падставе камуністычных журналістаў і рэдактароў ня толькі выключаюць у турму, але і трымаюць, як крмынальных. Барту адказаў, што камуністычныя журналісты, падвяргаюцца арышту за заклік салдат да непадаслушэства і ўрад будзе бязьлітасна змагацца з такога рода выступленьнямі. (ТАСС).

С.-д. падтрымліваюць пабудову новых браняносцаў

БЭРЛІН, 17. Па сканчэньні спрэчак у рэйхстагу аб пабудове браняносцу, агенцтва Рэйтэр расаслала частковае паведамленьне, в якога відаць, што наперакор ваяне «Форвэртс», паміж сацыял-демакратамі і кааліцыйнымі партыямі адбылася патаемная згода аб пабудове цэлай сэрэй браняносцаў. (ТАСС).

міністру абароны Крэмэру. За вотум недавер'я галасавалі камуністыя і нацыянал-сацыялістыя. Камуністычны дэпутат Кэнон падкрэсьліў, што дзень, калі была падверджана пастанова аб сканчэньні пабудовы браняносцу «А», быў днём адкрытага выступленьня нямецкай буржуазіі в актыўнае ўзброеныя для новай вайны. У спрэчках гаварылася толькі аб усходніх граніцах і аб ваеннай праблеме на Усходзе. Гэта азначае, што нямецкая буржуазія пераходзіць у лагер прыхільнікаў падрыхтоўкі вайны, што праводзіцца ангельскімі кансерватарамі супроць СССР. Кэнон зазначыў, што ў выпалку вайны пралетарыят павярне зброю супроць уласнай буржуазіі. (ТАСС).

БЭРЛІН, 17. Рэйхстаг адхіліў унесены камфракцыйны вотум недавер'я ўраду ўсім галасамі супроць камуністыч, нацыянал-сацыялістыч (фашыстыч), і хрысьціянска-нацыянальнай і сялянскай партыі. Далей рэйхстаг 392 галасамі супроць 62 пры 5 устрымаўшыхся, адхіліў унесены камфракцыйны вотум недавер'я

Замежная пазыка для Румыкіі

ВЕНА, 17. Паводле вестак в Бухарэсту, французскім, нямецкім, італьянскім, гішпанскім і амэрыканскім эмсіённымі банкамі ўтворан кансорцыум для стабілізацыі румынскай валюты. «Кансорцыум гарантуе Румыніі пазыку ў суме 350 млн. дол. Па вестках «Адвэрэуль», міністр фінансаў даручыў дырэктару дзяржаўнага банку Румыніі, які знаходзіцца ў Парыжы, падпісаць згоду аб пазыцы (ТАСС).

проць СССР лічыцца немагчымым, в прычыны русафільскіх настрояў на сельніцтва, Юга-Славій прапануюць абмежавацца закаханьнем прызнанага нейтралітэту ў адносінах да Польшчы і Румыніі, у сэнсе прадастаўленьня ім амуніцыі і пропуску чужаземных ваенных транспартаў. (ТАСС).

Імкненьні ўцягнуць Юга-Славію ў антысавецкі блёк

ВЕНА, 17. У сувязі з паведамленьнямі аб новых перагаворах французскага генэрала Лерона на Балканах з мэтай стварэньня антысавецкага блёку, заграбская «Моргенблят» піша, што дэварыцелі Лерона імкнунца прыцягнуць да сваіх плянаў Юга-Славію. Паколькі, аднак, актыўны ўдзел Юга-Славіі ў вайне су-

Перад аднаўленьнем польска-савецкіх гандлёвых перагавораў

ВАРШАВА, 18. Газэта «Момант» паведамляе, што на гэтым тыдні ў Варшаву прыежджае польскі пасол у Маскве—Патэк. Прыезд Патэка, падкрэсьлівае газэта, выявае в працэсе

аднаўленьня польска-савецкіх гандлёвых перагавораў. Пасля прыезду Патэка пачнуцца перагаворы паміж польскімі і савецкімі прадстаўнікамі.

Прымірэнцтва з антысмітызмам-верны адзнак правага ўхілу

Бязьлітасная барацьба з антысмітызмам!

Зусім нездавальняючая праца саюзу хэмікаў па інтэрнацыянальным выхаваньні

Камісія ЦК і ЦКК КП(б)Б выехала на „Кастрычнік“

Правая небясьпека і „памылка“ Сьвіслацкага райкому пастанова бюро акругкому

Зьняты з працы старшыня РВК, сакратар райкому. Рэдактару „Камуніста“ паставлена на від. Складзецца па-зацарговае райпартканфэрэнцыя (па тэлефону ад нашага кавэспандэнта)

БАБРУЙСК, 19-ХІ. У нядзелю 18-га лістапада адбылося пасяджэньне бюро акругкому КП(б)Б, на якім было абмеркавана пытаньне аб працы Сьвіслацкай райпартканфэрэнцыі ў зьвязку з падзеямі, што адбыліся на гудзе „Кастрычнік“.

Як высветлілася, у рэзалюцыі Сьвіслацкай райпартканфэрэнцыі па дакладу акругкому партыі зусім адсутнічае пункт аб барацьбе з правай небясьпекай, канфэрэнцыя вынесла зусім няправільную і памылочную пастанову аб тым, што ў арганізацыі працы і левых ухілаў няма. На канфэрэнцыі не знайшлі адлюстраваньня рабочыя пытаньні, пытаньні масавай працы і разьортваньня самакрытыкі. Поруку з гэтым таксама ня былі асуджаны падзеі, што адбыліся на заводзе „Кастрычнік“. Гэта сведчыць аб тым, што на заводзе здавальняюча кіраваньне кіруючымі працаўнікамі райкому КП(б)Б.

У зьвязку з усім гэтым бюро акругкому партыі выдася па-стаўлена пастанова:

Камісія ЦКК КП(б)Б выехала на завод

БАБРУЙСК, 19. Камісія ЦКК у складзе т. т. Рыжова, Сянкевіча і Булака, а таксама прадстаўнікі акругкому КП(б)Б і ЛКСМ выехалі на завод „Кастрычнік“ для дэталёвага расьсьледаваньня падзей, якія адбыліся на заводзе.

Антысміт з партбілетам застаўся непакараным

Мы трэбуем рашучых мер супроць аднаго партпрацаўніка, якія пакрываюць антысмітаў

Лічым патрэбным змяніць сакратара райпарткому тав. Вароб'ева і старшыню райвыканкому т. Пяроўскага з займаемых ім пасадаў.

Для растлумачэньня палітычнай важнасьці падзей, што адбыліся на „Кастрычніку“ і для перацьбару райкому паставлена склікаць па-зацарговае раённае партыйнае канфэрэнцыю.

Прадстаўніком ад акругкому партыі на канфэрэнцыі т. т. Вапні і Кабылінскаму паказаць на іх вялікую памылку, якая выявілася ў тым, што ня быў унесён у рэзалюцыю пункт аб падзеях на заводзе „Кастрычнік“.

Выходзячы з гэтага, прапанаваць тав. Вапні прадставіць пісьмовы даклад аб правядзеньні канфэрэнцыі, пасля чаго абмеркаваць гэтак пытаньне на бюро.

Бюро прызнала, што рэдакцыя газеты „Камуністы“, асьвятляючы падзеі на заводзе „Кастрычнік“, зрабіла вялікую палітычную памылку, за што рэдактару т. Лынькову паставлена на від.

Паставлена лічыць неабходным умацніць Сьвіслацкі раён адпаведнымі працаўнікамі.

Кляса асудзіла

Пад дабрамым драўляным купалам Беларускай гуты, каля крутых вагнявокіх «папнаў» зававалася з часоў 50-60 гадоў мінулага стагоддзя традыцыя «шнураваньня». Калі «баначніка» пераводзілі ў памочнікі майстра, ці памочніка—у майстры, дык вакол яго абцягвалі гарачыя шклянны «шнур» і ня выпускалі да той пары, пакуль чалавек не плаціў адпаведнай даніны на выніўку.

Военныя «шнуры» нянавісьці, агіды і зьдэку аблягвалі стаўную цяпер вядомай усяму Саюзу работніцтва з гуты „Кастрычнік“ Баршай. Яна плаціла паворлівасьцю і маўчальным, але «шнуры» ня ламаліся і чалавек не выпускалі. Яны зламаліся і чалавек не выпускалі. Калі ўдарыў у званы друк, калі адным стыхійным парывам узнікліся шматтысячная маса беларускіх пралетараў, каб выраіць свой бязьмерны гнеў і абурэньне гэтай паганай антысміцкай і барбарскай справай, якая тварылася на гуде „Кастрычнік“.

Гэты гнеў, гэта абурэньне лепш усёга сведчаць, наколькі вырастае наша рабочая кляса, наколькі яна клясава-загартаваная і чулая да тых хваравітых выявішч, якія прасякаюць у яе асяродзішча. Увесь пралетарыят рэспублікі ясна ўсведамляе, што падзеі на „Кастрычніку“ маглі здарыцца толькі таму, што тут дзейнічалі варожыя пралетарыяту клясыны сілы.

У нядзелю пленум цэнтральнага праўленьня с-зу хэмікаў абмяркоўваў вынадак на „Кастрычніку“. Выступленьні дэлегатаў, іх усхваляваныя прамовы яркара казалі аб тым, што дзеядца на вакінутых у правільна-яльнай глушы нашых гутах.

Раней аб усіх гэтых фактах маўчалі. Раней лічылі, што гэта «ня варта» ўвагі прафарганізацыі, што гэта ўсё «жарганкі» і «баловство».

Менавіта-ж так адносіўся да выдэкаў з Баршай старшыня заўкому „Кастрычніка“ Мазур, які выступіў на пленуме з нікчэмнай спробай апраўдацца, зьвесці ўсё віну заўкому ў жудаснай глушанскай справе да няведаньня, што «гэта сур'яна».

Гісторыя Баршай — выключная, але не спэцыфічная. Дэлегатаў у адзін голас заявілі, што антысмітызм прасякае амаль на ўсё гуты.

На «Домбалі» адзін член заўкому інакш ня можа называць яўро-сартоўшчыка, як «жыдам». На другім

прадпрыемстве партыец-майстар кніць з яўрэйскай работніцы: «чаго ты працуеш пажыдоўску?» На «Ноўцы» яўрэй—задачка клябом рабочыя хлапцы абываюць «жыдоўскаю харай» і пагражаюць выбіць, а бюро камсамольскага калектыву (і ааг. клябам, і рабочыя хлапцы—камсамольцы) выносіць загадчыку клябу вымову, а антысмітам робіць таварыскае ўнушэньне... Там-жа на «Ноўцы», пры разьмеркаваньні кватэры некаторыя работніцы зьяўлялі: «з жыдоўскаю жыць ня буду... хоць на вуліцы жыць, але ня з жыдоўскаю». На «Камітэры» польскія рабочыя называюць адзін аднаго «спанамі» і гэтым выклікаюць агіду беларусаў, якія клічуць іх «польскімі мордамі».

Кашмарнае мінулае беларускіх гутнікаў з 16-гадзінным працоўным днём, з талочнасьцю ў начной зьмене, з беспрабным п'янтвам, з сымуляцыяй і хуніганствам,—гэтае мінулае павінула свой адбітак на людзях. Рэвалюцыя дала гутнікам 6-гадзінны працоўны дзень, лепшы заробатак, чалавечы ўмовы існаваньня. Але гістарычная інерцыя цягне ўніз, у прору даікасьці і хулаганства, і патрэбна асабліва настойлівая асабліва кіруючая праца каб павярнуць людзей на другі шлях.

А што рабіў той-жа сав. хэмікаў? На пленуме таварыш шчыра сказаў, што «ЦП на мес.» ажа на то, што рабілася на заводзе».

Дырэктывы аб нацыянальнай рабоце былі даны, але ніхто не пацінаўся, як гэтыя дырэктывы праездзіцца ў жыцьцё.

Многія таварышы ўдэмаюць пытаньне аб тым, што завод „Кастрычнік“ ня варты насіць сваё імя. Гэтыя таварышы памыліцца. Рабочая маса сваім аднадунным выступленьнем на справе Баршай яркара паказала, які яна злы і жаўбаты вораг антысмітызму. Але ў асьвятленьні глушанскай гісторыі ясна стала, наколькі слабая, наколькі бяззубая праца прафарганізацыі хэмікаў па клясава-інтэрнацыянальным выхаваньні сваіх членаў.

Міх. Гольдбэрг.

Што скажыў пленум ЦП саюзу хэмікаў

Заслужаўшы даклад аб ганебным выпадку дзікага неабудзанага антысмітызму, які меў месца на гуде „Кастрычнік“ з боку групы хуліган-антысмітаў над работніцай яўрэйкай Баршай, пленум ЦП выказвае свае глыбокае абурэньне.

Пленум з глыбокім здавальненьнем адзначае сьвязь адносін, выяўленьня рабочай масай гуты „Кастрычнік“ і ўсёй рабочай масы БССР, якія асуджаюць гэтую антысміцкую выхадку групы рабочыя і патрабуюць суровага пакараньня вінаватцаў.

1-Я АБ'ЯДНАНАЯ КАСТРЫЧНИКАВАЯ КАНФЭРЭНЦЫЯ

Пад знакам актыўнасьці і бальшавіцкай прынцыповасьці

Паглыбляць практычную работу па ажыццяўленьні пастаноў XV зьезду УсеКП(б) і XI зьезду КП(б)Б; бальшавіцкі адпор праваму ўхілу і прымірэнцтву да яго

Даклад т. Славінскага аб дзейнасьці Менскага АК КП(б)Б

Кастрычнікавая партканфэрэнцыя праходзіць пад лэзунгам правэркі работы і рашучага адпору розным хістаньням ад прынцыповай лініі 15 зьезду.

Даклады і іх абгаварэньне ўдзельнікамі канфэрэнцыі ўсё сваё вострасьць накіравалі іменна на гэты напрамак.

Першым канфэрэнцыя заслухала даклад АК КП(б)Б. Докладчык—тав. Славінскі, прааналізаваўшы ўмовы працы Менскай арганізацыі, даў характарыстыку гаспадарчаму ўзросту і стану акругі.

НАША ЛІНІЯ—ЛІНІЯ XV зьезду.

Разгортваньне прамысловасьці, уздым сельскае гаспадаркі ішлі па шляху, які даў XV зьезд УсеКП(б) і XI зьезд КП(б)Б на гэтых пытаньнях. Настрой рабочае клясы характарызуецца ў агульным імкненьнем да шырэйшага ўдзелу ў сацыялістычным будаўніцтве. Рабочыя ўкладваюць свае зьберажэньні ў справу індустрыялізацыі краіны; другая пазыка індустрыялізацыі выканана на 150,5 проц.—падкрэсьлівае дакладчык.

Усе нашы мэралі прамысловасьці на ўсёй палітычнай і эканамічнай ўзроўню беднаты. Аднак, дапамогу беднаце мы лічым неўмыстаральнай. Мы не паставілі на службу беднаце такіх рэчаў, як падсобны заробатак. Часамі кулак у вёсцы працуе на лесарасірацоўках. Праца гэта цяжкая і павінна праводзіцца беднаце праз КСВ. Наш абавязак—больш узяць палітычную актыўнасьць і эканамічную моц беднаты.

Калі лічыць колькасна ўзрост калектываў паказальны, то мы маем ня зусім высокую якасьць у справе калектывізацыі. Партыі і рабочая кляса трэба пакласьці больш энэргіі ў справе калектывізацыі вёскі.

ПАГЛЫБЛЯЦЬ ІДЭАЛІГІЧНАЕ ВЫХАВАНЬНЕ

Перайшоўшы да ўнутрыпартыйнае працы, тав. Славінскі сказаў:

Мы вырасьлі на 1.813 чалавек, у гэтай лічбе 70 проц. рабочых—лічба здавальняючая. Аднак, не нармальна такое становішча, што мы ў росьце арганізацыі ня маем сыстэматычнасьці—гэта вынік слабой штодзённай працы па пашырэнні нашых радоў за кошт рабочыя, сталага выкананьня партыйных дырэктыв нізавымі партарганізацыямі.

Асноўная задача партарганізацыі—бальшавіцкае выхаваньне ўсіх сваіх членаў. Яна набывае яшчэ больш значнасьці таму, што наша арганізацыя па сваім стажы вельмі малалая. Мала таго, што арганізацыя знаймілася з паставою апошніх зьездаў і пленумаў партыі. Трэба ўзяцца за іх глыбока-палітычную прапрацоўку.

БАРАЦЬБА З ПРАВАЙ НЕБЯСЬПЕКАЙ НА ПЕРШЫМ ПЛЯНЕ

Хістаньні сярод некаторай часткі партыйнаў аграма іных прычын глумачыцца тым, што іны слаба выправавалі ў сабе ясную бальшавіцкую ідэалёгію. Ідэалёгічнае стойкасьць арганізацыі—асноўнае

ка выходзіць іменна з гэтых настроюў.

— Нам патрэбна,—кажа дакладчык,—прасякнуць бальшавіцкай упартасьцю ўсё нашу работу.

Вылучэньне паставлена нездавальняюча. Мы часамі з вялікімі труднасьцямі адшукваем таго ці іншага працаўніка. Некаторыя рабочыя, калі іх вылучаюць, бяцца адказае працы, бяцца адравацца ад вытворчасці. Самакрытыка заняла ў нашай працы адпаведнае месца, яна выправіла шмат недахопаў. Але ўсё-ж яна разгорнута сярод мас так убога, што на такім яе стане мы спыніцца ні ў якім разе ня можам. Яе трэба разгарнуць шырэй на нізох, у масах. Камсамол у сваёй масе стаіць на правільнай партыйнай лініі, выпадкаў хістаньняў ад гэтай лініі мала. Але мы павінны сказаць, што вадчкі, якія ставіць партыя перад камсамолам, яшчэ выконваюцца слаба. Наша арганізацыя павінна аддаць больш увагі камсамолу і пінэруруку.

НАШЫ ЗАДАЧЫ

Пераходзячы да чарговых задач арганізацыі, тав. Славінскі сказаў:

— З надыходам кампаніі перазаключэньня калідавароў правэрць, як выконваліся папярэднія дагавары, і ўцягнуць у гэту кампанію як мага шырэйшыя масы рабочыя. Не выпускаць ні на хваліну в іду справы зьніжэньня цен на тавары.

Шырэй разгортваць справу самакрытыкі і зрабіць яе рухавіком і дапаможкам у справе рэалізацыі рабочага вынаходніцтва.

Не фармальна, а на справе разгортваць унутрыпартыйную дэмакратыю. Лепш і больш працаваць сярод беспартыйных рабочыя і шырэй уцягнуць у рады партыі. Наладаць шэфпрацу, уцягнуць у яе рабочыя масы і не паслабляць тэмпу працы сярод жанчын. Барацьба з правай небясьпекай і ўсялякім прымірэнцтвам, якое перашкаджае гэтай барацьбе, павінна стаць на першым пляне ва ўсёй партарганізацыі.

Пасля дакладу акругкому аб дзейнасьці АКК, канфэрэнцыя заслухала даклад старшыні АКК КП(б)Б тав. Мундаў (змест дакладу будзе дан у наступным нумары). Запісалася ў спрэчку 70, а выказалася 38. Спрэчка вяліся па абодвух дакладах. Большасьць прамоўцаў завастрала пштаньне барацьбы з правам ухілам і прымірэнцтвам. Ніякіх хістаньняў ад генэральнай лініі, вызначанай XV зьездам партыі, ніякіх адступленьняў па прынцыповых пытаньнях палітыкі партыі. Яшчэ лепш прапрацаваць паставою апошніх партыйных зьездаў і пленумаў ЦК і арганізацыі—вось аднадунных валяў выступаюшых.

На прадстаўчых задачы перазаключэньня калектывных дагавароў спыніліся т. т. Сялівану, Кулак, Старавойтаў і іш. Па гэтым пытаньні падкрэсьлена, што да гэтага часу гаспадарнікі прымаюць вельмі слабы ўдзел у абмеркаваньні дагавароў. Трэба перад усёй партарганізацыяй завастрьць увагу арганізацыі, каб яна больш прывесці гэтую працу

бівіч, спыняючыся на пытаньні партасьветы, адзначылі: падбор выкладчыкаў не адпавядае часамі сваёму прызначэньню, рабочыя прапагандысты застаюцца нескрыстанымі на працы.

Пытаньне вылучэньня знайшло адбітак у радзе выступленьняў. Асабліва яго вылучаюць у прамовах т. т. Громана і Галоўка. Часамі пры вылучэньні ня лічацца з думкай парт'ячэек вышэйшых арганіа, а другі раз вылучаюць тых, якія не апраўдалі сабе на папярэдній працы.

— Нашы савецкія апараты мала касячаны працаўнікамі камуністымі—гаварылі т. т. Маламед і Сырыцкая.

— Самакрытыка разгорнута ўсё яшчэ слаба. Некаторыя адказныя працаўнікі гэтаму не дапамагаюць.

У некаторых мясцох рабочыя і дагётуль бяцца крытыкаваць—падкрэсьлілі т. т. Галаскон, Навасельскі і Улэсвіч.

Канфэрэнцыя выявіла вялікую зацікаўленасьць да працы на вёсцы. Гэтую пытаньню прысьвяцілі выступленьні т. т. Наўлянскі, Жарын, Клячан, Русецікі і іш.

Тав. Наўлянскі прапанавае павесці больш жорсткую барацьбу з прыватнікам-спэкулянтам на вёсцы. Аналізуючы прычыны слабага паступленьня на рынак хлеба-прадуктаў, тав. Наўлянскі прапанавае ўзмоцніць націск на спягнацьні с-т. падатку і іных плавяджоў сялянства.

Тав. Сырыцкі, Якубенка і іш. прапанаваць зьвярнуць больш увагі на паставоўку клубнай працы. Тав. Якубенка кажа:

— У клубах шмат калтуры, клуб ня можа зацікавіць мас.

Другія таварышы лічаць неабходным падабраць лепшы склад клубных працаўнікаў.

Тав. Васнабойнікаў зварачае увагу на разьвіцьцё мясцовай прамысловасьці акругі. Ён кажа:

— Трэба паднесці здаровую эканамічную базу пад мясцовую прамысловасьць, бо яна ня можа рухацца наперад, АК павінна неадкладна заняцца гэтым пытаньнем.

Шмат таварышоў спыніліся на неадрачэнасьці, якая мела месца пры влучэньні вакалаў, на працы сярод жанчын, росьце арганізацыі, вялізаны і насельніцтва і фізыхаваньні моладзі.

На ранішнім пасяджэньні канфэрэнцыя аднагалосна ўхваліла паліцыю прывітальную тэлеграму ЦК КП(б)Б і ЦК УсеКП(б).

Хроніка канфэрэнцыі

— Увесь дзень 18 лістапада заняла спрэчка на дакладзе АК і ЛК КП(б)Б. Увечары канфэрэнцыя заслукала заключныя словы т. т. Мундаў і Славінскага.

— Для выпрацоўкі рэзалюцыі па дакладзе АК канфэрэнцыя вылучыла камісію з 13 чал., па судадкладу АК — з 9 чал.

Мы трэбуем рашучых мер супроць адзіных партпрацаўнікоў, якія пакрываюць антысэмітаў

ЧАМУ НЕ РЭАГАВАЛА АРШАНСКАЯ АКК?

(АД НАШАГА АРШАНСКАГА КАРЭСПАНДЭНТА)

Аб антысэмітызме старшыні праўленьня Аршанскага акруговага саюзу камунальнікаў Букацвічу было добра вядома шмат якім працаўніком і нават камуністам. Але дзякка было на справе дзевяці гэта Толькі тады, калі ў Букацвіча пад уплывам выпітай гарэчкі развізався язык, можна было даведацца аб яго антысэміцкіх настроях.

А вось і абсурдны факт, які меў месца ня так ужо даўно. Аднойчы Букацвіч разам з кампаніяй ездзіў у чаўне па рацэ Аршыца. Сустрэўшы аднаго з трох рабочых аршанскіх друкарні, Букацвіч пазаліваў крыву імі:

— Ой, куды, жыдзі, едзеце? Дарогу, незгір нашчасныя!

Рабочыя, убачыўшы, што гэта едзе член партыі ды яшчэ адказны працаўнік, хая і былі вельмі абураны такімі адносінамі Букацвіча да іх, але нічога не казалі і мінул яго човен.

Тады Букацвіч усюды пачаў кідаць бутэлькі, якія былі нядаўна апазожнены ад гарэчкі.

Назаўтра ўхваляўшыся рабочыя падалі допіс у масювую газету. Газета допіс надрукавала.

У хуткім часе на месца прыехаў старшыня ЦП саюзу камунальнікаў, які ўстанавіў апісанія тут факты. Букацвіча зьявілі з прэсы.

Аднак, з партыйным пакараннем Букацвіча справа вышла зусім незразумелая. АКК даручыла разгледзець пытаньне аб Бікацвічу партыйнай камунальнікаў. Секратар

партыйнай Гунько ўзяўся за выкананьне пастановы АКК, зьявіўся ў друкарню і пачаў дапытваць падарпешых рабочых. Апошнія адкавалі пацярпаўшы ад адзінацця газетай факт. Аднак, паводзіны „дасьледавальца“ Гунько былі нежак на зусім зразумелымі. Ён імкнуўся нежак аблытаць тых, каго дапытваў. Гунько задаваў такое пытаньне рабочым:

— Можна вы самі былі выпіўшымі?

Такі метады допыту зрабіў на рабочых дрэннае ўражаньне. Апошнім здавалася, што Гунько абавязкова хоча выгарадзіць Букацвіча.

У хуткім часе рабочыя ўпэўніліся ў тым, што Гунько сапраўды імкнуўся выгарадзіць Букацвіча. Бюро ячэйкі, дзе Гунько дакладаў аб выліках «расьсьледваньня» і якое асноўвалася на допыце толькі аднаго з падарпешых, члена партыі, тав. Рыўкіна, паставіла паставіць Букацвічу яго ўчынак на віх.

Бюро ячэйкі матывавала такую сваю паставу тым, што нібы-та Рыўкін на пасаджэнні бюро змяніў сваё папярэдняе пакаваньне ў бок выгараджаньня Букацвіча.

Неяк хзіўна, калі гэта і было так, чаму ўсё-ж было не зацікавілася прычынамі разнагалоснасьці ў паказаньнях таго-ж самага тав. Рыўкіна і чаму бюро не прыняло пад увагу паказаньняў двух іншых рабочых і вынікі дасьледваньня ЦП саюзу?

Што-ж зрабіла АКК?

АКК справу... спыніла!

Вось як „каралі“ антысэміта з партыйным білетам у руках. І гэтак было зроблена ў той час, калі ў часе разгляду справы аб антысэмітызме Букацвіча пачаў вердзіцца і другое яго значынства: падробка. Букацвіч, аказваецца, зрабіў фікцыйны запіс у сваім членскім білетце аб уплаце прафсаюзовых узносаў, за што быў выключаны з прафсаюзу.

Здаецца, што апошні ўчынак Букацвіча даволі яскрава характарызуе яго наогул.

Апісаннае вышэй яскрава сьведчыць аб тым, што бюро ячэйкі, на чале якой стаіць Гунько, не зрабіла таго, што яно павінна было зрабіць у даным выпадку. Гунько фактычна нічым не адрозьніваецца ад антысэміта Букацвіча, ён яшчэ больш вінаваты, бо сваім аўтарытэтам прыкрывае антысэміцкія выбаркі Букацвіча і гэтым самым кампрамітуе партыю. Замест таго, каб ужыць рашучыя меры супроць члена партыі—антысэміта, бюро ячэйкі пад кіраўніцтвам Гунько фактычна апраўдала антысэміцкія ўчыны Букацвіча. Трэба рашуча змагацца з тымі, хто прымаецца з антысэмітызмам—родным братам контррэвалюцыі.

Але чаму не рэагавала на ўсё гэта Аршанская АКК? На гэтае пытаньне мы думаем атрымаць адказ ад ЦКК КП(б)Б. Свой.

Хістаныя сьроды некалькіх частак партыйнага акарама іншых прычын тлумачыцца тым, што яны слаба працавалі ў сабе яспу большавіцкім ідэалёгію. Ідэалёгічная стойкасьць арганізацыі—асноўнае і яе трэба ўмацаваць. Барацьба в «сапэаіствам», пэсымізмам, прымірэнтствам в чужымі партыі пастролімі, павінна прыняць самую жорсткую і вострую форму, бо правая небясьпе-

Пленум ЦП асуджае бяздзейнасьць заўкому ў даным пытаньні і лічыць неабходным зьяцца з работы старшыню заўкому т. Мазура і распусьціць увесь склад заўкому.

Адзначаць, што вышэй памянёны хуліганска-антысэміцкі ўчынак ніякім чынам несумяшчальны са значнасьцю ў радок членаў прафсаюзу і з гэтай прычыны, не чакаючы пастановы суду—выключыць з членаў саюзу Гладкова, Тачыліна і Грузьдзёва. Даручыць тав. Кудраеву даную паставу правесці праз агульны сход рабочых заводу „Кастрычнік“.

Прасіць пракуратуру паскорыць учыненьне суду над імі, правесці яго на заводзе „Кастрычнік“ і пастраваць самае суровае кары вінаватым.

Лічыць, што адносіны дырэктара заводу т. Маслоўскага да данага пытаньня былі чыста фармальныя і ня было зьвернута з боку апошняга выстарчальнае ўвагі на выкараненьне вышэйпамянёнага, з гэтай прычыны пленум лічыць патрэбным паставіць пытаньне перад адпаведнымі органамі аб зьяўленьні яго з работы.

Пастанова бюро ЦК ЛКСМБ

Адзначаючы барбароні факт антысэмітызму на заводзе „Кастрычнік“, лічыць неабходным стварыць закоя яго шырокую грамадзкую думку, асуджаючы гэты факт.

Усім АК паставіць абавязаньне гэтага факту на адчыненых сходах ячэек, на бліжэйшым саюзным дні, дабіваючыся выносьня паставы, асуджаючы гэты факт, асабліва з боку Беларускай і польскай моладзі.

гаспадарчы прымаў вельмі слаба ўдзел у абмеркаваньні дагавору. Трэба перад усёй партарганізацыяй завастрыв увагу арганізацыі, каб як мага лепш правесці гэтую працу.

Тав. Старавойтаў паставу на такую непармальнасьць, як адсутнасьць калектыўнага дагавору на шчотачнай фабрыцы.

Тав. Жардэці, Дабрыці і Леану-

Тав. Грушнёўскі свой справаздачы даклад аб працы былога герадзкага райкому зрабіў з пункту погляду правяркі выканаваў арганізацыяй дырэктар XV вываду.

Вось чаму і дакладчык замастрыў увагу на прычынах пытаньнях партыйна арганізацыі.

Некалькімі фактамі дакладчык ілюстраваў наяўнасьць правых настроў. У ячэйках Наркамзему і Наркамасветы былі адкрытыя выступленьні яўна правых ўхілу. Асобныя партыйны стараліся ўперці акараю сваім ячэйкам, гаворачы:

— Мы адмяжоўваемся ад усяіх ўхілаў. Але... ва ўмовах Беларуді, па іх думцы, правы ўхіл—правільная лінія. Нельга, напрыклад у Беларуді праводзіць калектыўна сьельскай гаспадаркі. Нельга такім шпэрнім тэмпам праводзіць індустрыялізацыю краіны і г. д.

Гэтыя партыйны стрымалі бязумоўна належны рашучы адпор з боку членаў сваіх ячэек, але ўсё адліні факт такіх выступленьняў сьігналізуе аб рэальнасьці прайвай небясьпеці.

Аднак, са спрэчкай па дакладу ня відэль, што ўсё арганізацыя зраўнава гэтую небясьпеку.

Далі вытарацікі вылучыла дакладу АБ канфэрэнцыя вылучыла камісію з 13 чал. па судакладу АББ — з 9 чал.

Утвараны сьцюоры-канвент для падрыхтоўкі арганізацыйных пытаньняў парадку дня канфэрэнцыі.

На ўчарашнім аячэрнім пасаджэньні канфэрэнцыя заслудала даклад ЦД КП(б), зроблены т. Гантманам.

Патрэбна большавіцкая нецярпімасць да ўхілаў і хістаньяў Навучыць кожнага партыйца распазнаваць і даваць па кожным выпадку адпор праваму ўхілу і прымірэнтству

(На групавым сходзе ячэек КП(б)Б Фрунзэўскага раёну)

І меў рапую тав. Грушнёўскі, які ў сваім заключным слове ўказаў на неадназначнасьць характар спрэчкай, бо ў іх работа арганізацыі ня ўважалася на прычынах ліній партыі.

На гаспадарчым фронце партарганізацыі былога герадзку прышлося перамагчы рад труднасьцяў. Харчовыя заводы стаялі над пагровай спыніца, будаўнічы сэзон пад пагровай вярву. Труднасьці пераможаны. У выніку правільнага кіраўніцтва на гэтым фронце ёсьць нават вылікі дасягненьні. Так, напрыклад, колькасьць рабочых на прадпрыемствах, аб'яднаных гаррайкомам, павялічылася на 4.000 чалавек. Большасьць прадпрыемстваў механізаваны. Зарплата некалькі павысілася.

Як з масавай працай на прадпрыемствах?

Шьватлікімі фактамі тав. Грушнёўскі даваў, што ў гэтай галіне ячэйкі яшчэ не разваруцілі належным чынам. Партыйны дырэктывы ў гэтым напрамку выконвалі слаба. Вытворчыя камісіі часта замянялі сабою вытворчыя нарады. На прычынна паставы рабочых многія гаспадарнікі глядзяць скрозь пальцы. Ячэйкі і фабзаў мясцома ў гэтай галіне віякага кантролю не праводзілі.

Кампанія па падпісы на пазьку індустрыялізацыі ва многіх мясцомах праводзілася чыста фармальна, можа піна. Быў нават такі выпадак, калі для правядзеньня падліску вылучылі дырэктара. Рабочыя падлісваліся на кошык вылікі сумы, бо „выпрэмава адмовілі дырэктару“, а потым некаторыя прасілі сабе выкрэсьціць са спісу.

Былі таксама выпадкі, калі партыйны аўсім адмаўлялі падпісацца на пазьку, а адлі нават зьявіў: „гэта—на партыйна дырэктыва“.

Механічна працуюць шэфтарарысты, Асабліва і іншыя грамадзкія арганізацыі, і адчуваюцца на прадпрыемствах толькі тэма, калі праводзіцца тая ці іншая кампанія.

Вось фактары, якія гавораць аб слабой паставоўні масавай працы ячэек.

Самакрытыка ўжо паказала стану чыя вынікі. Выяўлены і зьяшчыны пры рад тваравіткі зьявішч на прадпрыемствах і ва ўстановах. За апошні час, дзякуючы выкрыцьці самакрытыкі, выключаны з партыі 12 чал.

У разьлічэні па справаздачы райкому сход выравіў памылку, зробленую ім у спрэчкай і падкрэсьціў неабходнасьць рашучай барацьбы з правай небясьпекай.

С. Г.

ШТО ПАКАЗАЛА РЭЧЫЦКАЯ ПАРТКАМФЭРЭНЦЫЯ

(Некаторыя вынікі і ўражаньні)

Партканфэрэнцыя праходзіць зараз у такі час, калі ўсёй партыі прыходзіць рашуча змагацца з гаспадарчымі труднасьцямі, зьявішч правы ўхіл, які пад уплывам гаспадарчых труднасьцяў адбіваецца на павасобных членах партыі. Прагледзеўшы працу Рэчыцкай партканфэрэнцыі з поўнай адказнасьцю можна сказаць, што Рэчыцкая арганізацыя ёсьць цвёрда Лейніская арганізацыя.

Аб прымірэнтстве і яго формах

Партарганізацыя зразумела, што гэтае правы ўхіл і якую пагрозу сацыялістычнаму будаўніцтву, дыктатуры пралетарыяту. Ён можа прынесьці. Аднак знаходзяцца (аб гэтым казаў сакратар райкому) «дробненькія, скрытыя правы ўхільчыкі» сярод павасобных партыйцаў, якія працягваюць ў выглядзе скрытага спачуваньня правым ўхілам. Адсюль відэль, што павасобныя Ванькі-ўстанкі ў нашай партыі ёсьць, якія часам хаваюцца, але ідэалёгічна спачуваюць і прэсдаваць перад правым ўхілам. У часткі таварышоў гэтыя настроі вылікаюцца сэзоннымі гаспадарчымі труднасьцямі сэньнішняга дня. Гэтыя партыйны дастаюцца яшчэ ня ўлічылі сабе, што труднасьці вылікаюцца нашым ростам, а не заняпадам, таму яны на нашы труднасьці глядзяць у лютэрка абыватэля.

Добрыя словы і правыя справы

З другога боку ёсьць частка таварышоў, характэрная тым, што практычную працу па фарсаваным сацыялістычным будаўніцтве падмаюць афарэванымі гутаркамі па тэму са-

вах годны праводзіць паставы XV зьезду УсеКП(б), а на справе не праводзяць, змаваюць клясавую палітыку партыі пры практычным яе ажыццяўленьні. Такімі актыўнымі «сэдылістычнымі гутаркамі» хварюць некаторыя партыйны вясковых ячэек. На словах—у іх клясавая рашучасьць, а на справе выходзіць пэнта іншае, ня клясавае. А вынікам такой «клясавай рашучасьці» выходзіць тое, што шмат груп беднаты ня ведаюць, як рэагараць працу і ад беспрацоўя могуць разваліцца. Гэта тады, калі ідзе напружаная клясавая барацьба. У камсамол на вёсцы слаба ўцягваюцца батракі і бідняцкая моладзь: беднякі, атрымаўшы ільготы па сьельска-гаспадарчым падатку, супакойліся і зусім слаба дапамагаюць сьельскім саветам у правядзеньні клясавай падатковай палітыкі і г. д.

І выходзіць, як бачыць, у некаторых вясковых камуністых, што на словах супроць правага і левага ўхілу за паставу XV зьезду УсеКП(б), а практычна, як пачуць на справе праводзіць палітыку партыі, дык праца выходзіць зусім няправільная. Адсюль відэль, што правядзімая вясковымі камуністымі палітыка партыі, на практыцы сама больш гаворыць аб іх ідэалёгіі, чым іх галасаваньне ва рэвалюцыі.

Зразумела, што значную долю іх памылкаў у практычнай працы неабходна аднесці да кошт іх слабага палітычнага выхаваньня, навінчайна цяжкіх умоў, у якіх ім прыходзіцца працаваць. Але-ж гэта ніколі не пазбаўляе нас ад таго, каб рашуча ажыццяўляць прынятую намі палітычную лінію ўсім нашым партыйным, дзяржаўным і грамадзкім нява-

Правы ўхіл у практычнай працы ня менш грозны, чым ўхіл тэарэтыч-ны, асабліва вараа, калі ўся партыя рашуча, шырокім фронтам працягвае сацыялістычнае будаўніцтва.

„Дробязі“, што б'юць па рабочай антыўнасьці

Рэчыцкая раённая партарганізацыя зьяўляецца па сваім складзе пераважна рабочай арганізацыяй, ды гэта зусім зразумела таму, што там ёсьць шмат буйных прамысловых прадпрыемстваў, на якіх працуе больш трох тысяч рабочых. Таму пытаньні працы індустрыяльных прадпрыемстваў канфэрэнцыя аддала шмат увагі. Тут ёсьць цэлы рад істотных недахопаў. Зусім мала выконваюцца і прымаюцца пад увагу пратаколы вытворчых нарад, дзякуючы чаму сярод рабочых зьяўляюцца ноткі незадавальненьня сваёй працай, а ў некаторых рабочых паўстаюць думкі аб мэтагоднасьці нарад. Гаспадарчыя працаўнікі пыталіся адчапіцца, памойму, на зусім сур'ёзнымі адказамі, што некаторыя прапановы нарад зьяўляюцца агульнымі бяз ніякіх практычных прапановаў. Я думаю, што такія адносіны будуць прымушаць ініцыятыву рабочых і перешадаваць працы вытворчых нарад. Ёсьць крыжачыя выпадкі з дастаўкай сьмуду в боку валапанкавага сьндзікату, які пасылае такі сьмуд, які або нікуды ня варты, або ўжо ёсьць на заводзе, і гэтым самым врываецца ўся праца заводу. А РСІ дагэтуль не прыняла належных мерапрыемстваў між тым, як праца заводу зьяўляецца з экспартам яго пра-

Рэзэрвы, не закранутыя вылучэньствам

Надзвычайна вострым пытаньнем у рэчыцкіх умовах зьяўляецца справа в вылучэньствам рабочых. Рабочых вялікая колькасьць (больш 3000), актыўны в рабочых кваліфікацыя і расьце в кожным днём, а пасад у раённым маштабе, як кажучь, кот наплакаў, і райкому, які сур'ёзна працуе над справай вылучэньства, у маштабе раёну нямае ведама, што робіць,—вылучэньці ёсьць, а вылучыць няма куды. Я думаю так, што такім райкомам, як у Рэчыцы, Барысаве, Шклове і іншых трэба даць маштаб для вылучэньства на толькі ў межах раёну, а ў межах акругі і рэспублікі. Во часта выходзіць так, што мы шукаем рабочых для вылучэньства, а тым часам шмат пралетарыяту скандэнтравана ў вузкіх адміністрацыйных межах раёну, і справа в вылучэньствам в такіх буйных пралетарскіх асяродках па нашай віне (а ня віне райкому) паставілена в рук вон кепска—атрымаецца штучнае затрыманьне вылучэньства рабочых і актыўнай рабочай моладзі в гэтых раёнах.

Ці нармальна гэта?

Зусім правільна скардзіліся рабочыя партыйцы на вельмі дрэннае іх культурнае абслугоўваньне. У гэтым абсалютна няма ніякай віны райкому, які над гэтым пытаньнямі б'ецца, як рыба аб лёд нашых акруговых і цэнтральных устаноў. Я, прывяду два факты: ці нармальна гэта, калі некалькі тысяч рабочых, якія жывуць у глухой вясковай мясцовасьці, ня маюць клубу? Ці нармальна гэта, калі некалькі тысяч рабочых зь некалькімі аўсім а галола да фабрыкі німаюць

шлёпаюць на завод? Ці нармальна наогул, калі некалькі тысяч рабочых закінуты ў грязь і цемуру і гэта тады, калі такіх пралетарскіх асяродкаў, як Рэчыца, на Беларусі надзвычайна мала.

Мы губім шмат грошай на адчыненьне клубаў і іншых культурных устаноў там, дзе зусім няма рабочых, але-ж гэта зусім не азначае таго, каб некалькі тысяч рабочых у Рэчыцы заставаліся бяз клубу і культурнага абслугоўваньня. Памойму, гэта не які-небудзь дробны факт, а вялікі скандал у маштабе Беларуді, тым больш, што раён і да гэтага часу ня мае ніякіх перспэктыў на адчыненьне клубу.

Далей мы маем Аўтадор, наладжываем аўта-сувязь в некаторымі мясцомамі, мы ўкладаем шмат мільёнаў у шляхавое будаўніцтва, а тым часам на працягу некалькіх кіламетраў ня дадумаем абслужыць рэчыцкіх пралетарыяў добрай сувяззю, якая-б забясьпечыла нармальную працу, бо што дасьць, скажам, семігадзінныя рабочы дзень, калі больш гадыны часу прыходзіцца рабочама губіць на халу ад кватэры да заводу.

Ёсьць цэлы рад і іншых фактаў, якія кажучь аб нашай недастатковай увазе да культурна-матэрыяльнага абслугоўваньня рабочых.

З працы на вёсцы „было ціха“

У працы на вёсцы райкомам было зроблена шмат, але-ж на партканфэрэнцыі кардынальнае пытаньне вёскі некалькі было стухавана. У спрэчках ня былі завастраны асабліва калектыўнаці, уздыму ўраджаючасьці, каапарэацыі працы сяро-

неяк быў слаба чутным і яны трымаі сабе дошыч насыўна, ня глядзячы на тое, што ў дакладзе райкому гэтыя моманты працы былі завастраны. Наколькі рабочыя партыйцы былі актыўны, настолькі вясковыя партыйцы былі пасыўны—магчыма, што гэта тлумачыцца слабацьцю вясковых ячэек. А пры такім модным пралетарскім ядры, як у Рэчыцкай арганізацыі, мне здаецца, трэба сярод сялянства паставіць працу так, каб яна была паказальнай для іншых чыста сялянскіх раёнаў.

Неабходна памятаць, што кулак такую нашу слабацьць скарыстоўвае. Вось вельмі характэрным зьяўляецца ў Рэчыцкім раёне той факт, што кулацтва праводзіць цэлую кампанію за сваё перасяленьне ў Амэрыку і на гэта палітычнае зьявішча, мабыць арганізаванае рэлігійнымі сэктамі, якія мусяць блізі да амэрыканскіх капіталістых, у раёне і акрузе нішто ўвагі не аьзартва. Заняўшыся практычнымі пытаньнямі перавыбарачь, мы часамі ня бачым і ня чуем, што гарожая нам сіла нават зьбіраецца апэляваць да амэрыканскага дьядзькі.

Аб беларусізацыі... па дэкрэце

Беларусізацыя не заняла пакуль што належнага месца і, я-б сказаў, што прычынай гэтаму зьяўляецца ня толькі слабая актыўнасьць мясцоных працаўнікоў, а і таму, што намі гэта справа ў далучанай тэрыторыі слаба арганізавана—там няма належна тэхнічных кадраў для беларусізацыі, там не распрадавана належная сістэма ў правядзеньні гэтай спав-

што людзі не беларусізаюцца, а чакюць, як цуда, таго дня, калі на падставе дэкрэту ім трэба будзе гаварыць. А паколькі мы ад сваіх дэкрэтаў ніякай цудоўнасьці не чакаем, дык наўрад ці завагараць пабеларуску і ў той урачысты дзень, вызначаны дэкрэтам.

Беларусізацыя сярод партарганізацыі яшчэ не кранулася в месца, рабочыя скардзіліся, што ім у школах прыходзіцца адразу вивучаць спачатку расійскую граматыку, а пасля беларускую, ад чаго ў іх галовах застаецца цэлая блытаніна, нават інтэлігенцыя, і тая не беларусізаецца. Я думаю, што праблема беларусізацыі зьяўляецца адной з важнейшых задач нашых партарганізацыяў, а між тым пакуль што яна зьяўляецца забытай працай. Ці не пара і на далучанай тэрыторыі беларусізацыю паставіць адной з першачарговых задач?

Вынік

У асноўным-жа ўся праца праводзіцца в вялікай напружанасьці, толькі адзначаецца недастаткова, пры існуючым мажлівасьцях, рост партарганізацыі, між тым, як пры вялікай колькасьці фабрычных рабочых, наяўнасьці батракоў і значнай праслойкі бідняцкага сялянства, гэта лёгка дасяжная справа.

Што асабліва прыемна было ачыць на партканфэрэнцыі, гэта рэпатраваньне на большы тэмпл і размах працы—і ўсё гэта казалі дэлегаты, непасрэдна працуючы ў масах. У іх галасох чуваць было гучнае запатрабаваньне ўсіх рабочых, батракоў і бідняцка-серадняцкага сялянства на яшчэ большае разгортваньне сацыялістычнага будаўніцтва.

Аб шляхох разьвіцця беларускага тэатру і аб памылках Тодара Глыбоцкага

(З прамовы т. А. В. Баліцкага на Ўсебеларускім зьездзе працаўнікоў мастацтва)

У апошнія часы наўкола напругу працы першага Беларускага Дзяржаўнага Тэатру разгарнуліся досыць вядомыя спрэчкі; гэтыя спрэчкі маюць дачыненне не толькі да першага тэатру, а наогул да ўсіх беларускіх тэатраў і набываюць прычыннае значэнне. У зьвязку з гэтымі спрэчкамі ўжо зьявіліся ТЭАРЫТЫЧНА НАПРАВЛЬНЫЯ І ПАЛІТЫЧНА ШКОДНЫЯ УХІЛЫ, на якія трэба РЭАГАВАЦЬ, бо гэтыя ўхілы ўскрытыя выглядаюць існавалі і існуюць сярод часткі культурнікаў. У разгорнутым сваім відзе гэтыя ўхілы, нарэшце, зводзяцца да спрэчак аб шляхох разьвіцця беларускай культуры.

У чым сутнасьць спрэчак?

У канкрэтным выглядзе, так, як яны пастаўлены цяпер у зьвязку з крытыкай, працы першага Беларускага дзяржаўнага тэатру, яны зводзяцца да наступнага ці правільнага лініі нашых тэатраў, якія пачалі на сваёй сцэне ставіць лепшыя з расійскіх п'есаў («Бронцагнік», «Разлом», «Мяцеж», «Калі сьпяваюць пёўні» і інш.). Тодар Глыбоцкі ў артыкулах, зьмешчаных у «Савецкай Беларусі», адказвае на гэтыя пытаньні так: «навошта было ставіць «Бронцагнік»? Для завяршэньня шляху тэатру ад нябытных у нас «Чаек», «Сніжкіх птушкі», ды «Дней Турбіных»? Ці можа яшчэ па якіх-небудзь вышэйшых меркаваньнях?(!) Прынамсі мы ніяк ня можам знайсці ключ да вырашэньня гэтага цікавага пытаньня. Ня ведаем і якую карысьць можа прынесці нам гэты малюнак сьлянак барацьбы ў Сібіры» («Тапаньне на месцы» — арт. Т. Глыбоцкага «Савецкая Беларусь», № 260, 13 лістапада 1928 г.). У другім артыкуле, гаворачы аб рэпертуары нашых тэатраў, Тодар Глыбоцкі піша: «Першым і самым грозным недахватам у нас зьяўляецца рэпертуарны голад. Няма п'ес, якія трэба было б прыняць да пастановкі ў нашы акадэмічныя тэатры. Няма п'ес... А калі мы паглядзім на тыя п'есы, што аказаліся годнымі, што мы ўбачым? Мы ўбачым пераклады п'ес, якія адыйшлі ў Маскву, ці ў Ленінградзе, пасьпелі там надануць ці ўстаць. «Калі сьпяваюць пёўні», «Луна зьлева», «Мяцеж», «Разлом», «Бронцагнік», «Савецкі чорт» — цэлая паводна, на паверхні якіх, як убогія чаўны, хістаюцца пасобныя заслугаўчаючы ўвагі (наколькі могуць заслугаўчаць ускія недаедкі). (Дава лі апакастаў» — арт. Т. Глыбоцкага, «Савецкая Беларусь», № 259, 11 лістапада 1928 г.). З гэтых вытрымак выразна відаць, што Тодар Глыбоцкі супроць пастановкі ўсіх гэтых п'ес у нашым тэатры, ня гледзячы на тое, што частка з гэтых п'ес зьяўляюцца найлепшымі рэвалюцыйнымі расійскімі п'есамі, створанымі ў эпоху пралетарскай дыктатуры. Тодар Глыбоцкі нічога ня мае супроць пастановкі ў нашых тэатрах п'ес заходня-эўрапейскіх, ён абурэна зьяўляецца са свайго тэатру п'есы Раман Ролана «Ваўкі», лічыць, што з боку беларускіх тэатраў відзецца лінія ігнараваньня п'ес беларускіх пісь-

Міровіча «Запылюць верацёны» да беларускага рэпертуару не адносіцца), а рэпертуар украінскі — толькі-б не расійскі.

Мне ўспамінаецца ў зьвязку з гэтым адзін выпадак, які меў месца на Украіне: калі адна выдатнейшая расійская артыстка запрапанавала сваю працу на сцэне аднаго з украінскіх тэатраў, ня ведаючы украінскай мовы, дык ёй прапанавалі ў тэатры выступаць на італьянскай мове, каб толькі не на расійскай. Так выходзіць і ў Тодар Глыбоцкім: можна браць і ставіць на сцэне беларускага тэатру якія заўгодна п'есы, каб толькі не расійскія. (З артыкулаў Тодара Глыбоцкага фактычна такое ўражаньне атрымліваецца). Калі пайсьці па гэтым шляху, дык гэта азначае прыйсьці да вынікаў — адмежаваньня беларускай пралетарскай культуры ад пралетарскай культуры іншых нацыянальнасьцяў і ў першую чаргу адмежаваньня ад расійскай пралетарскай культуры, што зьяўляецца ня нашым, ня ленинскім шляхам, што шкодна адаб'ецца на разьвіцці беларускай пралетарскай культуры, пайсьці на гэтым шляху, гэта азначае ўпасць у дробна-буржуазны беларускі нацыянальны ўхіл.

Шлях разьвіцця пралетарскай беларускай культуры зьяўляецца самастойным шляхам разьвіцця; мы верым у моц беларускага пралетарыяту, які ў сьмелым і бяднейшым і сьрадняцкім сьлянацтвам, пабудуе беларускую пралетарскую культуру, але гэты самастойны шлях разьвіцця ніякім чынам не азначае адмежаваньня беларускай пралетарскай культуры ад пралетарскіх культур другіх нацыянальнасьцяў і тым ліку і расійскай не адмежаваньне, а братэрскае супрацоўніцтва ўсіх працоўных мас насельніцтва і ў першую чаргу пралетарыяту ўсіх нацыянальнасьцяў над пабудаваньнем міжнароднай пралетарскай культуры, у агульную скарбніцу якой і беларускі пралетарыят павінен унесці і ўнясе сваю лепту. Культурныя здабыткі пралетарыяту ўсіх нацыянальнасьцяў зьяўляюцца адначасна культурнымі здабыткамі пралетарыяту і беларускай нацыянальнасьці, гэтак сама, як і культурныя здабыткі пралетарыяту беларускай нацыянальнасьці зьяўляюцца культурнымі здабыткамі пралетарыяту і беларускай нацыянальнасьці, гэтак сама, як і культурныя здабыткі пралетарыяту беларускай нацыянальнасьці і дзяка гучаць словы Тодара Глыбоцкага: «ня ведаем, якую карысьць можа прынесці нам гэты малюнак сьлянак барацьбы ў Сібіры». (Гэта, бачыце, гаворыцца пра барацьбу ў Сібіры чырвоных партызан супроць белых).

Але гаворачы пра братэрскае супрацоўніцтва пралетарскіх культур ўсіх нацыянальнасьцяў і стаючы цьвёрда за самастойны шлях разь-

віцця на ўсход хацеў фактычна даказаць, што беларуская мова нічым апроч выгавару не адрозніваецца ад расійскай, ня ўлічваючы разьвіцця гэтай мовы ў беларускай літаратуры, у творах беларускіх пісьменьнікаў.

Другая памылка Тодара Глыбоцкага заключаецца ў тым, што, ацэньваючы рэпертуар беларускіх дзяржаўных тэатраў, ён не заастрае ўвагі пры ацэнцы гэтага рэпертуару з пункту погляду класавых задач пралетарыяту, з пункту погляду тэй ідэалёгіі, якая падносіцца глядачу са сцэны тэатраў. Каб Тодар Глыбоцкі паставіў перад сабою гэтую задачу, дык ён прымушаў быў бы канстатаваць, што ўключэньне ў рэпертуар беларускіх дзяржаўных тэатраў такіх п'ес, як «Разлом», «Бронцагнік», «Мяцеж» асабліва пасыла «Апраметная» зьяўляецца не «тапаньнем ма месцы», а вяртаньнем крокам наперад у сэнсе ўстаноўкі тэатраў на падбор рэвалюцыйнага рэпертуару.

Гэтая задача тэатраў — падбор рэвалюцыйнага, ідэалёгічна-вытрыманага рэпертуару — зьяўляецца настолькі важнай, што яна пакрывае сабою ўсе іншыя задачы. Асабліва вялікае значэньне гэтая задача мае зараз, калі ў зьвязку з пашырэннем сацыялістычнага сектару ў гаспадарцы, культуры, грамадстве, пачалі актывізавацца і перайшлі ў наступленьне капіталістычныя элементы, калі зноў у літаратуры і мастацтве пачалі гучэць пэсымістычныя настроі, упадніцтва, калі барацьба з правай небяспэкай, падбор ідэалёгічна-вытрыманнага мастацкага рэпертуару набывае яшчэ большае значэньне, выкарыстоўваючы для гэтай мэты ў першую чаргу арыгінальныя беларускія п'есы, але ня сьмяняючы і перад выкарыстоўваньнем п'ес тэатраў РСФСР, УССР і іншых саваных рэспублік. Гэтак сама ня толькі можна, але і патрэбна выкарыстоўваць п'есы і іншых народаў, у тым ліку і заходня-эўрапейскія наколькі яны адпавядаюць па сваім зьмесьце ідэалёгічным задачам, якія стаяць перад нашымі тэатрамі.

Тодар Глыбоцкі ў сваім артыкуле правільна разважае там, дзе ён гаворыць аб скарыстаньні твораў беларускіх пісьменьнікаў (рэвалюцыйных і ідэалёгічна-блізкіх нам — дабавім мы) для ўзбагачэньня рэпертуару беларускіх тэатраў нават шляхам сцэнізацыі. На гэты шлях стала Веладзяржкіно, сцэнізуючы выдатнейшы твор Якуба Коласа «На прасторах жыцьця», М. Чарота «Грышка-Сьвінапас» і падбіраючы для гэтай мэты творы другіх пісьменьнікаў. «Ляная быль», сцэнарыяваная паводле апавяданьня М. Чарота «Грышка-Сьвінапас» абыйшла ўвесь Саюз, зьявілася ва межамі і ўсюды робіць добрае ўражаньне. Па гэтай кіно-карціне аб Савецкай Беларусі, аб змаганьні за Савецкую Беларусь даведаліся самыя шырокія масы Савецкага Саюзу. Мне здаецца, што і «Песьня няясны» па апавяданьні Якуба Коласа «На прасторах жыцьця» таксама

«У далейшым калегія Народнага Камісарыяту Асьветы лічыць неаб-

далейшым павінна праводзіцца ў тым напрамку, каб зьявінуць больш увагі на стварэньне, галоўным чынам, рэпертуару з рэвалюцыйна-іліасавым зьместам, ня ўлічваючы ад пастановак прыемлемых класічных рэчаў». (З рэзалюцыі па дакладу БДЯТ).

Гэтая лінія адпавядае лініі ЦК КП(б)В па гэтым пытаньні. У сваёй пастанове ад 18-га жніўня 1927 г. па дакладу аб палітыцы партыі ў галіне тэатральнай палітыкі, сакратарыят ЦК КП(б)В дае такую дырэктыву камуністам, працоўным у Народным Камісарыяце Асьветы і тэатральных установах па пытаньні аб рэпертуары: «У галіне стварэньня рэпертуару дзяржаўных тэатраў БССР праводзіць цьвёрдую лінію на рашучае выцяснэньне з галіны савецкага тэатру рэшту мастацтва памешчыцка-феадальнага пэрыяду, дробна-буржуазнага ўпадніцтва, містыцызму і інш. і на ўвадзеньне п'ес, якія адбывалі-б эпоху будаўніцтва сацыялізму і культурнае рэвалюцыі ў агульную сувязі з нацыянальнай палітыкай партыі, п'ес асьветнага парадку і п'ес, якія давалі-б разумны адпачынак рабочаму глядачу.

Трымаючы курс на арыгінальную п'есу, належыць у той-жа час у выпадку неабходнасьці выкарыстаньня перакладнага рэпертуару трымаць курс на выкарыстаньне галоўным чынам п'ес тэатраў РСФСР і іншых саваных рэспублік.

У сучасны момант, калі мы праводзім рашучую барацьбу з правай небяспэкай, падбор ідэалёгічна-вытрыманнага мастацкага рэпертуару набывае яшчэ большае значэньне, выкарыстоўваючы для гэтай мэты ў першую чаргу арыгінальныя беларускія п'есы, але ня сьмяняючы і перад выкарыстоўваньнем п'ес тэатраў РСФСР, УССР і іншых саваных рэспублік. Гэтак сама ня толькі можна, але і патрэбна выкарыстоўваць п'есы і іншых народаў, у тым ліку і заходня-эўрапейскія наколькі яны адпавядаюць па сваім зьмесьце ідэалёгічным задачам, якія стаяць перад нашымі тэатрамі.

Тодар Глыбоцкі ў сваім артыкуле правільна разважае там, дзе ён гаворыць аб скарыстаньні твораў беларускіх пісьменьнікаў (рэвалюцыйных і ідэалёгічна-блізкіх нам — дабавім мы) для ўзбагачэньня рэпертуару беларускіх тэатраў нават шляхам сцэнізацыі. На гэты шлях стала Веладзяржкіно, сцэнізуючы выдатнейшы твор Якуба Коласа «На прасторах жыцьця», М. Чарота «Грышка-Сьвінапас» і падбіраючы для гэтай мэты творы другіх пісьменьнікаў. «Ляная быль», сцэнарыяваная паводле апавяданьня М. Чарота «Грышка-Сьвінапас» абыйшла ўвесь Саюз, зьявілася ва межамі і ўсюды робіць добрае ўражаньне. Па гэтай кіно-карціне аб Савецкай Беларусі, аб змаганьні за Савецкую Беларусь даведаліся самыя шырокія масы Савецкага Саюзу. Мне здаецца, што і «Песьня няясны» па апавяданьні Якуба Коласа «На прасторах жыцьця» таксама

сэрарабляў, і бывалі выпадкі, калі п'еса выходзіла непазнаванай пасьля такой сумеснай (тэатру і драматурга) пераробкі. Таксама памылку робіць і тэатр, калі ён з прадуманай думкай надыходзіць, што з тэй ці іншай п'есы пісьменьніка нічога ня выйдзе; гэтым ён адхіляе ад сябе пісьменьніка, не стварае атмасфэры для сумеснай працы, сам ня вучыцца як працаваць над беларускім рэпертуарам, і пісьменьнік ня вучыцца, як лепш прыстасаваць сцэнічнай, дынамічнай, робячай найбольшыя эмацыянальныя і ідэалёгічны ўплыў на глядача. Шляхам сумеснай працы тэатру і пісьменьніка, мы створым уласны беларускі арыгінальны рэвалюцыйны рэпертуар прыстасаваны да сучаснага глядача. Тэатр, поўны імкненьня ствараць пралетарскі рэпертуар, і пісьменьнік, поўны імкненьня дапамагчы тэатру ў стварэньні гэтага пралетарскага рэпертуару, зробіць наш тэатр, пры шырокай крытыцы пралетарскага глядача і пры стварэньні навакол тэатру пралетарскай грамадзасьці наогул, сапраўдным самабытным беларускім пралетарскім тэатрам, лэбараторыяй беларускай пралетарскай тэатральнай культуры, здабыццямі якой будзе карыстацца ня толькі беларускі пралетарыят і працоўнае насельніцтва, але і пралетарыят і працоўнае насельніцтва ўсіх нацыянальнасьцяў. З традыцыйнага праявіліся абмежаваньні і рабскага перайманьня мы павінны рашуча парваць: культура беларуская ня можа быць дубароднай культурай. Тодар Глыбоцкі робіць вялізарную памылку, калі ён лічыць такім перайманьнем пастаноўку на сцэнах нашых тэатраў лепшых расійскіх п'ес: гэта не перайманьне, а скарыстоўваньне адабыткаў расійскай пралетарскай культуры, гэтак сама, як ня будзе перайманьнем, калі расійскі тэатр пачне ставіць беларускія п'есы, ці пераложыць на расійскую мову лепшыя творы беларускіх пісьменьнікаў і будзе папулярызаваць іх сярод насельніцтва.

Тодар Глыбоцкі няправільную ацэнку даў і п'есе Міровіча «Запылюць верацёны». П'еса зьяўляецца каштоўным укладам у Беларускі Дзяржаўны Тэатр, як п'еса, якая адбывае сумныя зьявы нашага жыцьця, што выявіліся ў часы самакрытыкі, як п'еса якая падштурхоўвае рабочыя масы на большую актывнасьць, большую пільнасьць рабочае клясы ў барацьбе з загаліўшымся ворагам, які бярэ ціхай сапай, прытвараючыся, што ён служыць рабочай клясе, як п'еса, якая літаратурна выяўляе адмоўныя тымшы, у якіх па словах самога Тодара Глыбоцкага, прызнаюць сябе «некаторыя шкоднікі і галавацвяпкі». Я гэтым не хачу сказаць, што п'еса Міровіча ня мае ніякага асобнага недарэчнасьцяў. Хібы і недарэчнасьці ў гэтай п'есе ёсьць. Гэтыя хібы і недарэчнасьці зьяўляюцца вынікам можа быць паспешнай працы над п'есай як у сэнсе напісаньня, гэтак і ў сэнсе пастановкі; гэтыя хібы трэба направиць, а ня ставіць пытаньня так, што п'есу чужэ ня трэба адымваць з рэпертуару.

Усебеларускі зьезд АЗЕТ

Вырашэньнем нацыянальнага пытаньня савецкая ўлада ўнесла бліскучую старонку ў гісторыю вызваленьня народаў. — Савецкая дзяржава траціць вялікія сродкі, каб палепшыць становішча яўраёніх мас. — Савецкая грамадзасьць павінна дапамагчы партыі і ўладзе.

Партыя вітае зьезд

— Капіталізм гнаў яўраёў да гадзілю, Кастрычнік завёў іх да трактару і вярштату. Гэта адзначыў тав. Вайлія, які 17 лістапада вітаў ад імя ЦК КП(б)В усебеларускі зьезд АЗЕТ. — За апошнія годкі, — кажа т. Вайлія, — улада і савецкая грамадзасьць правялі вялікую работу па карэняй зьмене эканамічнага быту шырокіх пластоў яўраёўскага насельніцтва.

У БЕЛАРУСІ 48.000 ЯЎРАЁЎСКИХ ЗЕМЛЯРОБАЎ. ЗА АДЗІН ТОЛЬКІ 1928 Г. АСЕЛА НА ЗЯМЛЮ ДА 5.000 ЧАЛАВЕК.

Але ў гарадох і мястэчках засталіся кампактнымі масы яўраёўскага насельніцтва, не далучаныя пакуль што да вытворчае працы. Для ўсталяваньня іх прыступлена да наблізаваньня вялізных

белотных і палесных масаваў. Каб уградынаваць масамы, трэба ўлажыць вялікі капітал.

Зьезд АЗЕТ павінен заняцца гэтым пытаньнем. Савецкая грамадзасьць павінна дапамагчы дзяржаве ў гэтай справе.

Лічыць вядома, што перад АЗЕТ'ам? — Давесці да членаў АЗЕТ'у ў Беларусі ў гэтым годзе да 50.000. У сучасны момант іх налічваецца ўсяго 16.000.

— Павялічыць матар'яльныя фонды, каб дапамагчы дзяржаве перабудаваць эканаміку яўраёўскіх мас.

— У Беларусі каля 200 яўраёўскіх каласваў. Трэба палепшыць культурнае абслугоўваньне іх, арганізаваць там асьвету і школы.

Гэта адно з важнейшых пытаньняў, якое павінна быць вырашана вяртаем.



Прэзыдум зьезду

Азет павінен выхаваць масы ў духу сапраўднага Інтэрнацыяналізму (Выступленьне тав. Дэйманштэйна)

У СССР, у прыватнасьці ў Беларусі, — заліў у сваім прывітаньні старшын ЦК АЗЕТ'у т. Дэйманштэйн, праводзіцца вялікая работа па адабраўленьні быту і эканамікі яўраёўскіх працоўных мас.

Савецкая ўлада ўнесла лямачку бліскучую старонку ў гісторыю вызваленьня прычэнах народаў.

Савецкая грамадзасьць шырока ідзе насустрач партыі і ўладзі ў сьлізкім справе эканамічнае перабудовы быту яўраёўскага насельніцтва.

Па СССР налічваецца 145.000 членаў АЗЕТ; гэты лік нестатэарчальны. Трэба ўзяць новыя пласты грамадзасьці, опублікаваць у іны, да рабочых, да працоўных аўскі, павялічыць сацыяльны оклад нашай арганізацыі, надаць ёй масовы характар.

Закранаючы работу па абслугоўваньні яўраёў-перасяленцаў, устанавіць вачыне іх на зямлі, т. Дэйманштэйн гаворыць, што АЗЕТ (акрамя Віра-Біданжу) адзе работу ў раёнах Цераху і Бунатары.

У Бунатарынам раёне яўраёўскія земляробы апрацоўваюць плошчы ў 23.000 гектараў. Там пабудаваны 303 дамы, закуплены каля 1.000 коней і т. д. Гэта работа адбываецца непасрэдна АЗЕТ'ам.

Слаба ўцягнута ў работу АЗЕТ працоўная моладзь. Абесшчаны ЦК ЛКСМ і ЦК АЗЕТ „месячнік моладзі“ павінен паслужыць малым штуршок у гэтай справе.

— Мы гадзім на АЗЕТ ня як на нацыянальна-яўраёўскую арганізацыю, а як на арганізацыю інтэрнацыянальную на толькі па окладзе, але і па духу.

АЗЕТ — лх арганізацыя савецкай грамадзасьці, павінна выховаць масы ў духу сапраўднага Інтэрнацыяналізму ў духу разуменьня задач нацыяналістычнай партыі і савецкай улады.

Работа АЗЕТ павінна быць уязана з агульнымі задачамі сацыялістычнага будаўніцтва.

У пытаньнях культурнай рэвалюцыі АЗЕТ лямачку вялікіх масаў прабы. Ёсць факты, аб якіх трэба крычаць. У яўраёўскіх калёніях разьвіваецца клерыкалізм. Валуніцы клерыкалізму адзе з намі змаганьне і гнішчэцца аганіць сваім уплывам моладзь.

Савецкая грамадзасьць павінна прыняць самы сур'ёзны ўдзел у барацьбе з клерыкалізмам, абесшчывіць культурны пошод у яўраёўскіх калёніях.

боку беларускіх тэатраў выдзелены лініі ігравак і п'ес беларускіх п'есменьнікаў, а ў краінным шыльду, піша ён, «калі ўжо так крута стала справа з уласным рэпертуарам, дык чаму не залезыць некаторыя п'есы ўкраінскага рэпертуару» («Даволі анекдотаў»).

Адныя сьловам, ясная і выразная ўстаўка, супроць расійскіх п'ес, хіля-б яны былі і «заслугуючыя ўвагі», хіля-б яны былі і рэвалюцыйна-пралетарскімі п'есамі — усёроўна супроць пад усямі прычынамі таму, што яны «недаедкі», таму, што яны гістарычна ня ўзьяваюцца з працай нашых тэатраў (ці мала прычыны можна знайсці), ён за ўласны беларускі рэпертуар (хоць п'есы

усіх нацыянальна і стаюць п'єррда за самастойны шлях развіцця беларускай пралетарскай культуры, мы катэгарычна адхіляем гегемонію ў гэтым супрацоўніцтве культуры адной нацыянальнасці над культурай другой нацыянальнасці. Пры надўнасці такой гегемоніі слабішая культура была-б ахвяравана на заняпад; вось чаму мы рашуча праводзім беларусізацыю ў самым шырокім сэнсе гэтага слова: актыўна ўсім савецкім апаратам, усёй партыяй, дапамагаючы развіццю беларускай пралетарскай культуры, беларускага мастацтва, беларускай літаратуры і г. д., вось чаму мы рашуча асудзілі, як расійска-нацыяналістычны ўхіл, спробу дацэнта Беларускага Дзяржаўнага Універсітэту Войка-Левановіча, які пад сьцягам ар'єнта-

«У далейшым калегія Народнага Камісарыяту Асветы лічыць неабходным: У галіне стварэння рэпертуару—трымаючы напрамак на арыгінальную сучасна-рэвалюцыйную п'есу, адначасна належыць у выпадку неабходнасці выкарыстоўваць перакладны рэпертуар, галоўным чынам, п'ес тэатраў РСФСР і УССР», (З рэзалюцыі па дакладу ВДТ-2).

«Адначыць, што ВДЯТ, калектыву янога мае значную мастацкую вартасць, карыстаючыся ў першы сезон сваёй працы студыйным рэпертуарам, які быў неабходны з пункту мастацкага выхавання калектыву, але-ж не заўсёды задавальняў запатрабаваным сучаснага глядача, правільна накіраваў сваю працу па складанні новага рэпертуару, якая ў

Арганізацыі беднаты дагэтуль аддавалася мала ўвагі

Агляд груп узварушыць гэтую справу

Пад маркай бедняка пралазяць у групы сераднякі (Бабруйская акруга)

Вось ужо некалькі месяцаў, як па Бабруйскай акрузе ідзе агляд работ груп беднаты.

Зараз ужо ёсць некаторыя вынікі гэтага агляду.

На мясцох, як выяўлена абследваньнем, работа груп яшчэ слабая, а ў некаторых раёнах амаль што і не распачата. Яна вядзецца, галоўным чынам, кампанейскім парадкам.

Райкомы мала ўвагі звяртаюць на гэтую галіну работы. Так, напрыклад, Сьвіслацкі райком пачаў праводзіць работу сярод беднаты толькі ў маі месяцы, а ў Асіпавіцкім, Чырвона-Слабодзкім і Стара-Дароскім раёнах да гэтае пары амаль што нічога ня робіцца. Там на бюро райкомаў, на пленумах і партыйных сходах лічэ ні разу ня ставілася пытаньне аб рабоце з групамі беднаты. Многія з вызначаных працаўнікоў ня ведаюць, што рабіць, і таму сьпяць, чакаючы «дырчоты».

А тым часам ідзе земляўпарадкаваньне, сьлянятва імкненьня да калектывнага жыцьця. Серадняцкая частка вёскі чакане арганізатара, які-б павёў іх па правільным шляху.

У Асіпавіцкім раёне, напрыклад, толькі ў апошні час арганізавана адна калектывнага гаспадарка, а да гэтага часу ніводнай ня было.

У некаторых мясцох арганізаваліся няжыццёвыя калгасы, напрыклад, па Чырвона-Слабодзкім раёне ёсць

калектывы, якія складаюцца з 9 гаспадарак на плошчы 30 дзес. вярст. Такія калгасы, вядома, ня маюць глебы для далейшага свайго развіцця і хутка развалюцца.

Арганізаваныя па акрузе групы беднаты працуюць слаба. Нарады склікаюцца рэдка. Ёсць выпадкі, калі пад маркай бедняка прахэдзяць у групы сераднякі і заможнікі, якія шkodзяць правядзеньню клясавай лініі на вёсцы. Але ёсць і выпадкі правядзеньня зачыненых нарад груп, абмежаваньня іх ад высокага бядняцкага актыву. Ёсць яшчэ і такія групы, якія толькі лічацца на паперы і яшчэ ні разу ня зьбіраліся. Да такіх пераважна адносяцца групы, існуючыя пры КСУ.

Вельмі слабая работа праводзіцца сярод батрацтва. Прыкладам зьяўляецца Чырвона-Слабодзкі раён, дзе няма вучоту саміх батрацоў.

Нарэшце, аб адным выключэньні.

Адпачаецца добрай пастаноўкай работы Глускі раён, дзе арганізавана больш 30 груп беднаты. Там групы беднаты займаюцца практычнымі пытаньнямі. Напрыклад разьмеркаваньнем сенажаці, пасейнай кампаніяй, хлебазагатоўкамі і інш. Гэтым самым яны заваўваюць аўтарытэт беднаты, расьць актывнасць беднаты, выходзяцца новыя якасныя акты.

4.

Труднасці не паслабляць нашай творчай энэргіі

Месьціслаўскія беднякі вітаюць ЦК КП(б)Б

Райнная каафарэнцыя беднаты і батрацтва Месьціслаўшчыны, сабраўшыся дзеля таго, каб абгаварыць пытаньні перавыбарчай кампаніі саветаў, калектывізацыі сельскай гаспадаркі і ўзьяняцыя ўраджайнасці, шле свае шчырае пралетарскае прывітаньне вырабаванаму кіраўніку працоўных ВССР—ЦК КП(б)Б.

Каафарэнцыя заліўна, што беднаты і батрацтва Месьціслаўшчыны ў сваёе з серадняком поўнасьцю падтрымае партыю ў ажыццяўленьні задач сацыялістычнага будаўніцтва.

Мы добра бачым усе нашы труднасці, якія сустракаюцца і будуць

сустракацца па шляху пабудовы сацыялізму. Але гэтыя труднасці зьяўляюцца труднасцамі росту, а не заняпаду гаспадаркі, яны не паслабляць нашай творчай энэргіі. Мы яшчэ больш згуртуем рады навакол нашай ланіскай партыі і ўзмоцнена возьмемся за выкананьне пастаноў XV партз'езду.

Мы аддамо свае мівэрныя сродкі на карысьць дзяржаве для таго, каб будаваць новыя заводы гіганты і гэтым індустрыялізаваць нашу краіну, мы будзем удзімаць ураджайнасць палёў нашых адсталых гаспадарак.

Каапераваньню беднаты—нуль увагі (Мазыршчына)

Мазырскі акруговы сельсавет паслаў маладоўнай ар'єні в. Вібікі 1150 рублёў для каапераваньня беднаты.

Ар'єль палец аб палец ня ўдарыла, каб каапераваць беднякаў. Грошы зьбі-

лі невядома куды, гэта адначыла рэвізійная камісія, якая, на жаль, пэрта позна спаквацілася.

Шэфы—ячэйка Мазырскага акрана—на сходах агітавалі за пагадоўнае каапераваньне сьляняства, і палец беднякі абвінавачваюць шэфу ў тым, што яны нічога не зрабілі, каб прымусіць сельсавет зацікавіцца становішчам на мясцох.

Сьляняства прасіла аксельсаюз высьляць інструктара для абследваньня малочнае ар'єні і даць справаздачу аб выніках на сходах. Іх просьба ня выканана.

Шэфы праз газету звярочваюцца да аксельсаюзу з запатрабаваньнем сур'єзна заняцца арганізацыяй беднаты. Зараз вядзецца ўзмоцненая падрыхтоўка да перавыбарчай саветаў і ад арганізацыі беднаты на ўсіх лініях заважаць посьпех кампаніі.

В. Ш.

Газета „Зьвязда“

Т Э Л Е Ф О Н Ы:

Адк. рэдактар	№ 10-74
Аддзелы: Партыйны	№ 13-80
Зам. інфармацыі	
Унутр. інфармацыі	
Адк. сакратар	№ 6-19
Кіраўнік гал. канторы	№ 7-81
Аддзелы падпіскі і абстаі	

ПА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ ПАТЭЛЕГРАФУ, ТЭЛЕФОНУ І ПОШТАЙ АД НАШЫХ КАРЭСПАНАДЭНТАў

Кулацкія падпалы і напады на актывістых Магілёўшчыны і Гомельшчыны ПАТРЭБЕН РАШУЧЫ АДПОР АБНАГЛЕЛАМУ КУЛАЦТВУ

Магілёў. (Наш кар.). За апошні час па акрузе асабліва заварушыліся кулацкія элементы і імкнудца пашkodзіць нашаму будаўніцтву на вёсцы.

Асабліва выразна выявілася кулацкая актывнасць у в. Доўску, дзе беднаты паставілі заснаваць калектыву. Калі аб гэтым даведзіся кулакі, то яны пачалі нагаражаць, што на выпадак арганізацыі калгасу ўся вёска пойдзе дымам.

Земляўпарадчыку, які вымяраў зямлю, кулакі нагаражалі зойбствам. У в. Балотні спалені двор ар'єніватара калектывнае гаспадаркі, бедняка Бозінава.

Адпосьцілі кулакі і камсамольцу К., які першым выступіў за самаабладаньне в. Рэцце. У гэтага

выскавага актывістага кулакі забілі двух коўяў.

У в. Зіміцы кулацкая зграя падпаліла гумно са збожжам сакратара сельсавету, які праводзіў бяжняцка-пралетарскую лінію ў сваёй працы сярод сьляняства, а таксама зрабіла напад на старшыню сельсавету. Усе гэтыя факты яскрава сьведчаць, што кулацтва наглее і што беднаты арганізаваным парадкам пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі павінна ўзмацніць па-скупленьне на будаўцтва.

АДУСЮЛЬ

У Амоўскаўлі адбыўся суд над спекулантам БАЛОЦНЫМ Ш., які сваю чайную аб'єраў у межах продажу гарэчкі і саматону. На глядзачы на тое, што ў суд былі дастаўлены рэчывыя доказы—12 літраў гарэчкі, якія ў часе вобшыку міліцыя знайшла ў Балодзіна, а

таксама па паказаньне сьведка, нарокам суд пад старшынствам судзьдзі Чанета камусьдзі Балодзіна апраўдаў.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Да перавыбарчай саветаў

Слабая падрыхтоўка грае на руку кулакам

Будзем на варце саветаў—не дапусьцім кулакам скарыстаць перавыбары ў сваіх інтарэсах

Кулакі ўжо высунулі кандыдатаў у сельсавет

Вясковыя арганізацыі сьпяць, а заможнікі разгарнулі ажыўленую падрыхтоўку

Чорназемаўскі сельсавет, Магілёўскага раёну, да гэтага часу не праводзіць падрыхтоўкі да перавыбарчай.

Прэзыдум сельсавету не знаём ніякіх інструкцый аб падрыхтоўцы. Дый ня дзіва. Райкаўкам распачаў падрыхтоўку толькі 2 лістапада, а інструкцыю разьслаў 6-га, яна атрымалася на месцы 11—12-га лістапада.

Выбарчая камісія да гэтага часу не правяла ніводнага пасяджэньня. Сьпіс выбарчых кандыдатаў не складзены, пытаньне гэта нічога не абгаворвалася.

Насельніцтва не знаёма з задачкамі перавыбарчай. Ячэйка КП(б)Б не абгаворвала гэтага пытаньня. Толькі камсамольская ячэйка на адным са сходаў закрнула яго.

Слабай падрыхтоўкай карыстаюцца кулацтва, якое занялося ўжо вылучэньнем кандыдатур.

Уласнік млын Гулік зьяўляецца кандыдатам заможнікаў у старшыню сельсавету. Высунуты кулацкія кандыдатуры і ў члены сельсавету.

Зможнікі разгарнулі шырокую работу па аўтадаўні серадняцка-бядняцкімі масамі.

Трэба тэрмінова даць адпор кулацкаму элементу і арганізаваць беднату.

А. С.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

Аршанскі акруговы суд рашэньне прасуду адмяніў і справу перадаў на новы разгляд.

А. В. Луначарскі ў Менску

Учора прыехаў у Менск з Масквы народны камісар асьветы РСФСР тав. А. В. Луначарскі.

Ўдзень тав. Луначарскі наведаў рад беларускіх культурных устаноў і азнаёміўся з ходам будаўніцтва унівэрсытэцкага гарадку. Агляд пабудовы новых будынкаў для беларускага унівэрсытэту працягваўся звыш гадзіны.

Тав. Луначарскі асабліва ўважліва агледзеў фізічны корпус унівэрсытэту і лябараторыю фізыка-матэматычнага аддзяленьня педфаку.

У Белдзяржмузэі, куды т. Луначарскі накіраваўся пасля агляду унівэрсытэту, яго больш за ўсё зацікавіў нацыянальны беларускі аддзел. Надаўна праведзенае папырэнне аддзелаў музэю дало магчымасьць папоўніць музэй новымі каштоўнымі экспанатамі. У гутарцы з кіраўнікамі музэю, тав. Луначарскі адзначыў, што Менскі музэй зараз сапраўды набывае культурнае значэньне для ўсёй Беларусі. З нямецкай зацікаўленасьцю аглядаў тав. Луначарскі зьвадзічы музэй Беларускай Акадэміі Навук.

У Акадэміі Навук, дзе тав. Луначарскі прабываў звыш гадзіны, яго прыняў прэзыдэнт Акадэміі Навук тав. Ігнатюк. Анатол Васільевіч быў уведзены ў курс выдавецкай работы Акадэміі, гутарыў з праф. Замоціным аб плянах літаратурнае камісіі і потым з старшынёю Галоўнавуку тав. Некрашэвічам аб рабоце інстытуту беларускае мовы.

Тав. Луначарскі запрошаны на ўрачыстае адкрыцьцё Акадэміі, якое адбудзецца ў сьнежань, на што ён даў сваю згоду і абяцаў прыехаць у Менск на гэтую ўрачыстасьць.


Учора ўдзень тав. Луначарскі выступіў на агульным сходзе студэнтаў Камвузу імя Леніна з невялікім дакладам аб чарачах культурнае рэвалюцыі.

Індустрыялізацыя нашай краіны ідзе з нябылым у гісторыі сьвету тэмпам. Адначасова з ёю перад партыяй, рабочай клясай і бяднейшым сьляніствам стаіць ня менш важная задача па ўзьяўленьні сельскае гаспадаркі і разьвіцьці калектывізацыі. Для выкананьня гэтай задачы неабходна паскорыць тэмп культурнага ўздыму мас. Культурная рэвалюцыя ў гэтыя дні ня можа стаць на задні плян нашай работы. Барацьба з няшчэпеннасьцю, так званыя трэці фронт, зьяўляецца зараз такім жа важным для нас, як фронт гаспадарчы.

У нашым штодзённым будаўніцтве вырастаюць вялікія труднасьці, але мы ведаем, што пралетарыят пад кіраўніцтвам партыі, абапіраючыся на бяднейшае сьляніства, гэтыя труднасьці пераможа.

— Вам, моладзі, якая навучаецца ў вышэйшай камуністычнай установе,—закачывае тав. Луначарскі,—прыдзецца прыйсьці на дапамогу партыі ў справе выкананьня задачы індустрыялізацыі краіны, уздыму сельскае гаспадаркі, разьвіцьці культурнае рэвалюцыі і ўзмаценьня цвёрдай ленынскай лініі ў партыі.

Наш супрацоўнік меў гутарку з Анатолем Васільевічам Луначарскім аб яго першых уражаньнях пасля азнаямленьня з культурнымі ўстановамі сталіцы Беларусі.



ТАВ. А. В. ЛУНАЧАРСКІ

Агульны рост народнае гаспадаркі,—сказаў тав. Луначарскі,—спрыяюча адбываецца і на культурным будаўніцтве. Вялікае ўражаньне на мяне зрабіла пабудова унівэрсытэцкага гарадку, куды ў выніку будзе пераведзена і Беларускай Акадэмія Навук, і дзяржаўная бібліятэка. Такім чынам, унівэрсытэцкі гарадок стане адным з магутных культурных цэнтраў. Нават павярхоўнае знаёмства з дзейнасьцю Беларускай Акадэміі Навук гаворыць аб тэй самаадданай рабоце беларускіх вучоных і студэнтаў, якую яны выдучаюць для разьвіцьця пралетарскае культуры ў БССР.

Аднадзённае знаёмства з работай галоўнейшых беларускіх культурных устаноў пакінула ў мяне здаровае і радаснае ўражаньне,—кажа ў канцы гутаркі тав. Луначарскі.

М. КІН.

М Е Н С К

Да сьвяткаваньня 10-годзьдзя БССР

Закладна новага мосту праз р. Дняпро

Учора пад старшынствам т. Хацкевіча адбылося пасяджэньне Цэнтральнай камісіі па падрыхтоўцы да сьвяткаваньня 10-годзьдзя абвяшчэньня БССР. З дакладу прадстаўніка Магілёўскай акругі высветлілася, што ў Магілёве ўдзень сьвята будзе заложан новы мост праз р. Дняпро. Закачываецца рамонт гарадзкой электрастанцыі. Новаму Магілёўскаму хлебаводу будзе надана імя 10-годзьдзя БССР.

Па лініі Беларускай спажывецкай і сельска-гаспадарчай кааперацыі намячаецца выпуск спецыяльнай газэты, а таксама і лістовак прысьвечаных 10-годзьдзю БССР. Некалькі дзсяткаў кіна-перасовак разьяджаюць па вёсках, дзе дэманструюць фільмы аб дзясятгнёньнях кааперацыі.

У сельскіх мясцовасьцях будзе адрыват рад новых кааперацыйных крам, а таксама ўзмоцнена каапераваньне беднаты.

Юбілей міліцыі

17 лістапада ў клубе саўгандаль-служачых адбыўся ўрачысты сход міліцыйскіх працоўнікаў разам з прадстаўнікамі партыі і ўлады, прысьвечаны 11-годзьдзю існаваньня рабоча-сялянскай міліцыі. Міліцыю віталі са сьвятам т. т. Сташэўскі, Славінскі, Яцкевіч, Залін, Рабінович і інш. Выступілі з прывітаньнямі таксама прадстаўнікі менскіх фабрык і завадаў.

Прамыслова-тэхнічныя курсы для рабочай моладзі

З мэтай палепшаньня кваліфікацыі вучняў—падлеткаў, якія навуваюцца ў прамысловасьці ў парадку брыгаднага ці індывідуальнага вучэньства, падрыхтоўчай камісіі СНК прыняла праект настановаў, паводле якіх ВСНГ БССР абавязан арганізоўваць пры прадпрыемстве, дзе лік вучняў складае 20 чалавек і больш, курсы для набываўцаў гэтых вучэньняў належных тэхнічных і агульна-адукацыйных ведаў. Гэтыя курсы павінны ахапляцца ня толькі брэн-падлеткі, але і некваліфікаванай і малакваліфікаванай моладзь. На гэтых курсах маркуецца бэстакваць наступныя прыкладныя навуковыя пляны: грамадазнаўства, матэматыка, тэназья, тэхнічная фізыка і хэмія, лябараторыя або практычныя заняткі па вытворчасці.

Гэтая настанова падаецца на зацьверджаньне СНК.

Амерыканскі журналісты ў Менску

У Менск прыехаў рэдактар амерыканскай яўрэйскай камуністычнай газэты «Фрайгаг» В. Н. Эпштэйн. Амерыканскі гоасьць быў спаткаваны ў Менску прадстаўнікамі яўрэйскага друку і савецкай грамадзкасьці.

18-га лістапада т. Эпштэйн выступіў з прывітаньнем на Усебеларускім зьездзе Азет.

У сваёй прамове ён адзначыў, што яўрэйскія рэвалюцыйныя рабочыя Амерыкі сочаць за работаю па перабудове эканомікі і быту яўрэйскіх мас Беларусі. Амерыканскія рабочыя абяцаюць поўнае падтрыманьне ў гэтай справе.

Кляса сьпеваў пры музэі-нікуме

Падрыхтоўчай камісія СНК прыняла неабходным адчыніць з 1 сьнежня і. т. клясу сьпеваў пры Музэі-нікуме па праграме ВДУ НКА і ЦКФ даручана адшукаць сродкі на гэтую мату.

Беларускія пытаньні ў цэнтры

(Ад нашага маскоўскага карэспандэнта)

Капітальнае будаўніцтва прамысловасьці

Агульны абхват капітальнага будаўніцтва прамысловасьці Беларусі ў 1928-29 г. прыняты Дзяржпланам СССР у разьмеры 19.280.000 руб. Па асобных галінах прамысловасьці вызначаны наступныя сумы:

Металявая прамысловасьць — 2.500 тысяч руб., будаўнічыя матэрыялы — 1.140.000 руб., шкляная прамысловасьць — 580.000 руб., лясная — 3.780.000 р., тэксільная — 4.300.000 руб., тэкстыльная — 2.000.000 руб., скуравая — 1.330.000 р., швейная — 1 мільён руб., харчовая — 1.970 тысяч, навіграфічная — 40.000 р.

Па скуравай прамысловасьці зьвята абуцковая фабрыка і ўключаны мастафэвы завод. Па харчовай прамысловасьці зьвята макаронная фабрыка.

З агульнай сумы ў 19.280.000 руб., 10.400.000 руб. прыпадае на фінансаваньне па дзяржбюджэце.

Хлебаводы ў БССР

Кіраўніцтва мукамоўнай і хлебаводчай прамысловасьцю Наркамгандлю СССР уключыла ў плян будаўніцтва 1928-29 год тры хлебаводы ў Беларусі—магілёўскі, гомельскі і віцебскі. Паводле гэтага пляну з дзяржбюджэту павінна быць адлучана на будаўніцтва выказаных заводаў 100.000 рублёў, на фондзе тоўгатарымовага крэдытаваньня кааперацыі—50.000 рублёў, з маскоўскіх і ўласных сродкаў кааперацыі—200.000 рублёў.

Пабудова інтэрнатаў для сэзонных рабочых

Каб забясьпечыць жыллішчамі рабочыя, якія заняты на сэзонных і часовых работах, падрыхтоўчай камісія СНК распрацавала праект настановаў паводле якога акрэдытаваным запрапаруавацца пачаць з 1928-29 г. пабудову дамоў—інтэрнатаў для будаўнічых рабочых, для кружычковай, а таксама для рабочых адночочак у тых мясцох, дзе адзецца буйное будаўніцтва або буйныя нагрузачна-разгужачныя работы. Месца пабудовы такіх інтэрнатаў, разьмер будаўніцтва і т. д. устанавіцца адпаведнымі выканавымі камітэтамі. Гэтыя інтэрнаты павінны абслугоўваць паказаныя рабочыя на працягу ўсяго сэзону. У перьлад паміж будаўнічымі сэзонамі або пры ослабленні рабочымі інтэрнатаў, алошніа моучу займацца іншымі рабочымі, але пры ўмове, што, калі будзе патрэбна, то асобы, якія часова занялі памяшканьне, высяляюцца з яго. Дзяржаўныя органы, установы і арганізацыі, якія праводзяць буйное будаўніцтва або нагрузачна-разгужачныя работы, у выпадку немагчымасьці даць рабочым памяшканьне поблізу правядзеньня работ, абавязаны ўнесці ў будаўнічым пляны бліжэйшага сэзону пабудову часовых памяшканьняў для рассяленьня рабочых на час правядзеньня работ.

Гэты праект набывае мой на зацьверджаньне ў СНК і ЦДВА БССР.

Усебеларускі зьезд аграномаў

НКЗем маркуе ў сярэдзіне студзеня 1929 г. склікаць Усебеларускі зьезд агранома працоўнікоў. Патрэба ў скліканьні гэтай зьезду выклікаецца па-першае, тым, што з часу папярэдняга БССР спецыяльных агульна-рэспубліканскіх зьездаў агранома працоўнікоў у БССР ня было. Зьезд павінен будзе абмеркаваць рад канкрэтных мерапрыемстваў, зьвязаных з павялічэньнем ураджайнасьці ў БССР.

Выгадоўваньне вінаграду і пэрсікаў

Спецыяльная камісія ў складзе працоўнікоў Наркзема і даследчага інстытуту сельскае і лясное гаспадаркі абследавала культурную гаспадарку селяніна Мазырскае акругі даследчыка Сянько. Камісія ўстанавіла, што Сянько ў сваім садзе праводзіць велікі каштоўную павуковую практыку. Сянько шляхам гебрыльчэньня (скрыжаваньня) вывеў пэра рад новых гатувак яблык і груш, якія зьяўляюцца цэлым эканарным матэрыялам. Сянько ўдаецца ў сваім садзе выгадоўваць вінаград. Ім робяцца досьледы па выгадоўваньні пэрсікаў. Камісія знайшла патрэбных выдць Сянько «ахраваную» граматы і аказаць дапамогу ў яго рабоце.

Здарэньні

— ПАДПАЛ МАЕМАСЬЦІ СТАРШЫНІ СЕЛЬСАВЕТУ. Каля мяст. Пухавічы пажарам знішчана гумно, неабмалочаны ўраджай і сельска-гаспадарчы інвэнтар старшыні Беларускага сельсавету тав. Акулена. Пажар узнік ад падпалу.

Праца ашчадных кас і савецкая грамадзкасьць

Характар працы ашчадных кас паграбуе сталай дапамогі з боку ўсёй савецкай грамадзкасьці. Вялікая справа арганізацыі сацыялістычнага наапаўленьня, адным з асноўных кавазаў якога зьяўляюцца ашчадныя касы—ня можа ажыцьцяўляцца бяз самага актыўнага ўдзелу шырокіх колаў працоўных, а ўспіхнае шырокая маса аднаму ашчадшарату не пад сілу.

Такім чынам, роля савецкай грамадзкасьці ў разьвіцьці ашчаднай справы зьяўляецца рашучай.

Калі зьвернемся да фактычнага стану рэчаў у гэтай галіне, дык мы вымушаны будзем канстатаваць, што тут даўка ня ўсё добра. Вязумоўна, што ў 1927-28 ў нараўваньні з мінулым годам сувязь з савецкай грамадзкасьцю вначча палепшылася, можна яскрава адзначыць перадам у вясновіках грамадзкасьці да ашчаднай справы—гэта дэтычыць галоўным чынам партыйных і прафэсійнальных арганізацый.

Асабліва гэта адчуваецца ў часе правядзеньня ашчаднымі касамі кампаніяў двухтыднёва (верасьне 1927 г.). Аднак, разьвіцьцё ашчаднай справы ня можа ажыцьцяўляцца толькі шляхам кампаніяў, а патрэба сталай уважлівай працы над агітацыяй і прапагандай ідэі ашчаднасьці, укараненьня яе ў густу самых шырокіх мас вясельніцтва і практычнага вядзеньня працы па ўдзягненьні новых укладчыкаў.

Між тым, да штольневнай працы кас ашчаднасьці няма яшчэ тых уважлівых адносін і практычнай дапамогі, бяз якіх паспях у гэтай справе нямысьлімы. Мы маем такое становішча, калі мясцовыя органы (акругковыя, і райкомы КП(б)Б, АВК і РК) даюць дырэктывы аб дапамозе ашчадным касам і г.д., але, ня жаль, выкананьне гэтых дырэктыв у зусім ня прывароцца. Абследаваньнем разу раёнаў устаноўлена, што тым дырэктыва, якія да-

валіся мясцом на лініі партыйнай і прафэсійнай (асабліва ў сельсаветах) практычна маць выконваліся, а ў радзе месц зусім ня выконваліся.

Зразумела, што такое становішча ў будучым ні ў якім выпадку не павінна мець месца.

Праўда, ёсьць некаторыя раёны, дзе мясцовыя органы цікавіліся ашчаднай справай (Калінкавіцкі і Ельскі раёны, Мазырскай акругі), і ў такіх раёнах ашчадныя касы працуюць добра.

Трэба мець на ўвазе, што на гэтых удзягненьне новых укладчыкаў можа мець пасьпех, галоўным чынам, пры індывідуальнай агітацыі. Такая крапалівая праца можа праводзіцца толькі пры актыўнай дапамозе савецкай грамадзкасьці.

Канкрэтна трэба, каб мясцовыя органы (пачынаючы ад акруговых), разьмеркаваўшы кантрольныя лічбы на 1928-29 г., сачылі за ходам працы і прынялі ўсе меры да іх выкананьня. Неабходна ажыцьцявіць вясельніцкія камісіі саўдзейнічальна разьвіцьцю ашчаднай справы пры акрэдытаваных, райвыканкомах і сельсаветах з тым, каб яны стала працавалі і сапраўды саўдзейнічалі ашчаднымі касам.

Трэба справядліва перавыбарчую кампанія ў саветы скарыстаць для шырокай папулярнасьці ашчадкае, асабліва на сялянскіх сходах

Неабходна, каб мясцовыя культсэветныя арганізацыі (вардамы, хаты-чыталыні і культурныя сілы (вастаўніцтва і інш. культурныя працэўнікі) і сельскі актыў прымаў актыўны практычны ўдзел у працы ашчадкае.

Толькі сумеснымі патагумі ашчаднага апарату, з дапамогай савецкай грамадзкасьці, мы ўмоцнім працу ашчадкае і выканаем ускладзены на нас партыяй і савецкім урадам заданы.

Падольскі

Справачны аддзел

КАРЦІНЕМІК Н. Я., в Кураціч, Мазырскай акругі.

1. Вы птааецца „ці можа сьляніна купіць хустку, калі ёй за грошы не прадаць, а толькі за аяб“. Прадаваць хусткі і што-б там ні было толькі за аяб, а не за грошы—ёсьць злачыства. Рэдакцыя просіць тэрмінова паведаміць такі выпадак і празьвішча таго працоўніка, які прадае „толькі за аяб“.

2. Неабходна дамацацца, каб у складзе праўленьня кааператыву была жанчына.

3. На памылак кааператара (кружычова) у адносінах да найшчыкаў, забора тавараў сябрамі рэвізакмісіі звыш нормы, якая належыць усім найшчыкам і інш) ем ня толькі маеце права, а і павінны зарас-жа ўказаць кааператару.

Сёньня

— У аўторак, 20 лістапада г. г., а 6 гадз. увечары адбудуцца групавыя сходы Фрунзаўскай (б.ўш. гарадзкой) раённай арганізацыі КП(б)Б.

1-ы СХОД

У памяшканьні Дому Працасьветы, павінны зьявіцца яч:

- 1. Працэсьветы, 2. Наркмасьветы, 3. Польшпэдтэхнікуму, 4. Белпэдтэхнікуму, 5. Музтэхнікуму, 6. Аб'яднанай прафшколы, 7. Акадэміі навуку, 8. Наркамзему, 9. Акрэа, 10. Навукова-Дасьл. Інстытуту, 11. Белдзяржніку, 12. П. н. Абуцінаў, 13. П. н. Цыцачнікаў, 14. Ц. С. У., 15. Белпэдтэхніка.

— У сераду, 21 лістапада, а 9-й гадзіне увечары ў Ленінскім габінаце камвузу адбудзецца пасяджэньне філёзафскай сэкцыі навуковага-таварыства марксыстаў. Будзе прачытаны даклад тав. Пучкова „Гістарычны матэрыялізм, як сацыялэгія (да пытаньня аб інтэрпрэтацыі гістар. матэрыялізму)“. Уваход вольны.

— У сераду, 21 лістапада, а 7 гадзіне увечары ў пал. Ляс. райкому КП(б)Б пасяджэньне прэзыдыуму Ляўкаўскага райкому МОЦР'у.

— Працяг працы 1-ай раённай канфэрэнцыі ЛКСМБ—2-га раёну ім. Фрунзе (б.ўш. гарадзкой) РК адбудзецца сёньня, а 7 гадзіне увечары ў клубе Саўгандаль-служачых.

У прэзыдыуме ВСНГБ

Пачынаецца рэалізацыя 3-й авіяхім-лётарэі

Падрыхтоўка да пабудовы новых фабрык і заводаў

Трэсты пачалі падрыхтоўку да будучага будаўнічага сезону.

Прэвідум ВСНГ запрапанавалі Белдзяржстрому загадаць будаўнічым метар'ялы для работ.

У новым сезоне прадабачацца работы па пабудове наступных фабрык і заводаў: 4 цагельняў Белдзяржстрому, ільначасальнай фабрыкі, мастафэвага заводу, фабрыкі штучнага валакна, заводу будаўнічых дэталю, фабрыкі гнутае мэблі, фаб-

рыкі шавенкіх казодак, фабрыкі скрывачнай тары, калёсна-абознага заводу, крухмальнага заводу № 3, шточнай фабрыкі, фасфарытнага заводу, ізальцыйна-падсцілачнай фабрыкі.

Назначэнні

Дырэктар заводу «Энергія» тав. Зупарман зацверджаны намеснікам дырэктара і тэхнічным кіраўніком заводу. Дырэктар заводу «Метал» т. Лісоўскі назначаны дырэктарам заводу «Энергія», а намеснік дырэктара заводу «Чырвоны Металісты» т. Левін, дырэктарам заводу «Метал». Загалчыкам Беларускай палаты мер і вагі назначан тав. Чэван.

Міжнародная буржуазія шалёна рыхтуецца да вайны з Савецкім Саюзам. Яна ўзбройвае і забяспечвае нашых суседзяў—Польшчу, Румынію і Італію, апамагае ім развіваць авіяцёмічную і ваюгую вайсковую прамісловасць.

Польска-буржуазны Урад Польшчы затрачвае 35 проц. свайго бюджэту на вясельны выдаткі.

Буржуазна-памешчыцкая Польшча добра ведае, што ня лёгка будзе прымусяць польскіх рабочых, затодня-беларускіх і заходня-украінскіх сялян вяртаць з Савецкім Саюзам. Таму Палісудзікі стварае моцныя фашысцкія баявыя арганізацыі, якія павінны будучь задушыць супраціўленне рабоча-сялянскіх мас і прымусяць іх змагацца супроць Чырвонае арміі. Фашысцкія арганізацыі ў Польшчы зараз назіваюць каля 600.000 чалавек.

Падобныя арганізацыі ёсць ва ўсіх буржуазных дзяржавах, ва ўсіх нашых

суседзях. Імпэрыялістыя толькі выбіраюць выгоды момант для нападку на нас.

Мы павінны рыхтавацца да адпору. Мы павінны павялічыць зьвязанасць Чырвонай арміі па арганізацыю, дысцыпліну, вывучку і сучасную тэхніку. Толькі тады для нас ня страшны будзе вораг, толькі тады мы зможам адб'ць і разб'ць усякія наскокі контррэвалюцыйнай зграі.

У процівагу буржуазным фашысцкім арганізацыям, рабочыя і сяляне Савецкага Саюзу павінны ўзмацняць сваю арганізацыю абароны — Асаовіахім, развіваць ваенную тэхніку, зьяцяцца масавай вайскавай падрыхтоўкай.

Але для гэтага патрэбны сродкі.

Калі падрыхтоўка нападу на нас сусьледуецца буржуазіяй і памешчыкамі, то наша падрыхтоўка да абароны павінна грунтавацца на актыўнасці саміх ра-

боча-сялянскіх мас, пачіна субсыдавацца самімі рабочымі і сялянамі.

Асаовіахім, зьяўляючыся арганізаванай падрыхтоўкай мас да абароны, арганізацыяй, якая адшуквае сродкі для ўзмацнення абароны краіны, надазвае 3-ю ўсесаюзную авіахім-лётарню, рэалізацыя якой пачнецца ў канцы лістапада бягучага году.

Першыя дзье лётарэі Асаовіахіму далі нам магчымасць ўзмацніць наш паветравы і марскі флёт і стварыць рад навукова-дасьледчых установаў

3-я лётарэя прыслодуе, пераважна, мэта ўзмацнення масавай работы па абароне. Таку 10 проц. усае сумы, вылучаюць ад рэалізацыі лётарэйных білетаў, пойдучь у распараджэньне ітэек Асаовіахіму.

Цана аднаго білету—50 кап. У лётарэй будзе 16.000 розных выйгрышаў. Нізкая цана білету дае магчымасць набыць іх кожнаму працоўнаму.

ЦС Асаовіахіму БССР.

У памяшканьні клубу друквору, павінны зьявіцца яч.: 1. Эльвуду, 2. Камгасу, 3. Пажар. н-д, 4. Зав. Беларусь, 5. Варшавянка, 6. Пралетары, 7. Белхарчтрэсту, 8. Белдзяржспірту, 9. П.к. друкароў, 10. Менакфа, 11. ВСНГ, 12. Нархарч, 13. Сталовых МЦРК, 14. Мэталёўстанова, 15. зав. Камунар, 16. Хлебазавод, 17. Паштова-тэлеграф. к-ры, 18. П.-н. тэкстыльшчыкаў, 19. Абійнае ф-кі.

У парадку дня справядзача райкому.

Заўтра

— У сараду, 21 лістапада г. г., з 7 гадз. увечары, у памяшканьні Дому Працасьветы адбудзецца чарговы дэлегацкі сход Фрунзавскага быўш. гарадз. раёну. Яўка ўсіх дэлегатак абавязкова.

наўскі РК), Малчанскага (яч. ЦСУ), Венчага (яч. Белдзяржкіно), Раманоўскага (яч. Белдзтэхнікуму), Фрылэнд (яч. Пажарнай Каманды), Зарэцкага (яч. жорнай Каманды), Зарэцкага (яч. П.Балют. рымароў і гарбароў), Пятуха Я. С. (яч. Пажарнай РК), Углендасасава (Заслаўскага РК), Углендасасава (яч. сталовых МЦРК), Мініна (Чарвенскага РК).

Яўка ўсіх таварышоў абавязкова і без спазьнення.

**

—КЛУБ НАВУКОВЫХ ПРАЦАЎНІКОЎ. У канцылярый клубу адкрыты запіс навуковых працаўнікоў, жадаючых прыняць удзел у шахматным турніры, адчыненне якога прызначана на суботу, 24 лістапада.

Адказны рэдактар ЯН. АСЬМОЎ.

С. С. Е. Н. Ё. Н. Я. Н. УТЭАТРЫ, КІНО

БЕЛАРУСКІ ПЕРШЫ ДЗЯРЖАЎНЫ ТЭАТР

Аўторак, 20-га лістапада, СПЭКТАКЛЬ ЮНСЭКЦЫІ САЮЗУ ГАРБАРОЎ

„БРОНЕЦЯГНІК 14-69“

рэвал. п'еса ў 6 абразох. ПАЧАТАК А 8-3 ПАЛ. ГАДЗ. УВЕЧАРЫ.

КІНО-ТЭАТР „КУЛЬТУРА“

Ад аўторка, 20 лістапада

Мастацкі фільм, вытворчасць Саюкіно

1) паводле аповесці **Б. ЛАЎРЭНЕВА**

„СЕМЫ СПАДАРОЖНІК“

Рэжысэр У. КАСЬЦІЯНАЎ у 6 част. Аператар ЛЯВІЦКІ.

у ГАЛОЎНЫХ РОЛЯХ: Нар. арт. республікі М. БЛЮМЭРТАЛЬ-ТАМАРЫНА, арт. МХТ В. МІХАЙЛАЎ, ЦЫБУЛЬСІНІ

2) Водомы амерык. момі **БЭН ЦЮРПІН**

„РОМЭО І ДЖУЛЬЕТА“

у влюбнай камедыі сезону

3) Кіно-хроніка Белдзяржкіно № 45

Пачатак сьезаў: 1-га—а 7 г., 2-га—а 8 г., 4-5 м., 3-га—а 10 г. 30 м. Каса адчынена ад 5 гадз. увеч.

Кіно „ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ“

Ад аўторка, 20 лістапада

новая амерыканская трукавая камэдыя

„Пазнаёмце мяне“

у 7 част.

3 удзелам вядомага амерыканск. коміка **ДУГЛАС МАК-ЛІНА**

Пачатак 1 сэзону—а 7 гадз.

1-шы дзіцячы кіно-тэатр „ЮНЫ ПІЯНЭР“

Ад аўторка, 20 лістапада

Інсцэніроўна А. П. ЧЭХОВА

„КАШТАНКА“

Драма ў 7 част.

Ролі Федзі выконвае ЮРА ЗІМІН. Каштанка-муштраваная сабана ДЖЭ-КІ. Цана білета 15 к. Мэцы нумараваны. Пры калентыўным наведваньні кіно—10 проц. мецэ даецца бясплатна для раздачы бядавейшай часоці вучняў. Папярэднія заяўні аб калентыўным наведваньні кіно прымаюцца штодзёна ад 2 з пол.—8 г. веч. у памяшк. кіно. Пачатна сьезаў а 3 з пол. г. дня. Каса адчынена ад 2 з пол. гадз. дня.

Сдавайце **ПРОБКУ** из-под хлебного вина **обратно** — вместе с посудой! —

Центроспирт обращается ко всем гражданам гор. Минска и его округа с просьбой: возвращая обратно из-под хлебного вина порожнюю посуду в лавки Центроспирта и лавки кооперации **СДАВАТЬ** вместе с посудой и **ПРОБКУ**

Заведуправление

КІНО „СПАРТАК“

Ад аўторка, 20 лістапада звыш праграмы **ГАСТРОЛІ**

Марыі НАРОЎСКАЙ

у звысім новым рэпэртуары НА ЭКРАНЕ

„Ці сьмеем мы майчаць?“

ДРАМА ў 7 ЧАСТК. у гал. ролі **КОНРАД ВЭЙДТ** Каса адчынена ад 5 гадз. Пачатак сэзонаў: 1—а 7 г., 2—а 9 г., 3—а 10 з пол. г.

БЕЛСЕЛЬСАЮЗУ ПАТРЭБЕН

спэцыялісты па рызьзі (трыпья).

Гор. Менск, Савецкая, 46.

Кошт публікацыі **50 кап.** аб згубе дакуманту

ЦЫРК **МЮЗІК-ХОЛЛ**

Сёньня, 20-га лістапада, новая праграма

1-ая гастроль вядомага факіра **СУЛЛІМАНА**

маса цікавых досьледаў

1-ая гастроль самага вялікага ў сьвеце чалавека-гіганта, **ДЗЮБАНА** дзюым-сіла-аыл нумары.

3 **МАРЦІНІ 3** паветравы камб. акт.

Працяг га-отроляй **Вас. РАЗДОЛЬСКАГА** Уеходзілі песеньні, новыя нумары і частушкі.

Валенцінаў **Оль і Вас** **Клаўдзія ЧРАУЗЭ** расійскія песеньні

Палёт у зубях праз дуэт фабр.-зав. песень **Камічны хор быўшых людзей**

Галлерэя тыпаў пад кіраўніцтвам **Вас. РАЗДОЛЬСКАГА,** а таксама ўдзельнічае ўся трупя.

Пачатак рэўна а 8 з пол. гадз. увечары. Каса адчынена ад 1 гадз. днл.

Да ведама падпісчыкаў „ЗВЯЗДА“

3 сёньняшнім нумарам газэты „Звезда“ разаслана ча-оопісь

ОГОНЕК

№ 47 (295) (трэці нумар за лістапад месяц)

АДКРЫТ прыём падпіскі на **СЬНЕЖАНЬ М-Ц** на старэйшую ў Беларусі штодзённую газэту **ЗВЯЗДА** Орган ЦК КП(б)Б (дванаццаты год выданьня)

Падпісная плата: на 1 год—9 р. 75 к., на 6 мес.—5 р., на 3 мес.—2 р. 60 к., 1 мес.—90 к.

з **ДАДАТКАМ ЧАСОПІСІ „БАЛЬШАВІК БЕЛАРУСІ“** да канца году—1 р. 05 к.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА:

У МЕНСКУ: галоўнай к-рай газ. «ЗВЯЗДА» у правінцыі: Савецкая, 63, 3-ці паверх, штодзёна ад 9 гадз. раніцы да 5 гадз. дня, і ўпоўнаважанымі галоўнай канторы.

упоўнаважанымі галоўнай канторы газ. «Звезда», аддзяленьнямі «Ізвестія» і «Правда», аддзяленьнямі Белдзяржвыдавецтва і ўсімі паштова-тэлеграфнымі канторамі.